

СССР для контроля за работой, адначасова выконваючы шпільныя даручэнні Ц адрдзелу польскага генеральнага штабу. Сярод гэтых агентаў Гарасімаў называе былога палкоўніка Луку Лёкетэка, які пражываў у адной з пагранічных губерній і некаторы час таму назад уцеў за граніцу.

Ужо вараз у Польшчы ёсць дошыць уліковыя сілы, якія ўжываюць меры да таго, каб чарговае значыства эмігрантаў-тэарыстычных супроць прадстаўніва СССР засталася без пакарання. Прымёмы вядомы. Тут і прадстаўленне замаху, як «інсцэнаванага самімі бальшавікамі», тут і выяўленне значынцы то як пакутніка і героя, то як дэгенарата. Аднак, усе гэтыя прымёмы, як бы яны не адбіліся на выданні судовых следства і працэсе, не дасягнуць сваёй мэты. Пытанне аб патрэбнасці выкаранення значыных элемэнтаў белагвардзейскай эміграцыі ў Польшчы і забеспячэння нармальнага дзейнасці саюза прадстаўніцтва і яго органаў выяўляецца настолькі ясным, што правакацыйныя выступленні накішталі «сенсацыйных» паведамленняў «Газеты Паранна-Два Грошы» толькі надкрэсліваючы, кажучы мякка «дзіўны напрамак», які з самага пачатку прыняло следства па справе аб замаху на гандлёвага прадстаўніка Саюзу ССР.

Паведамленне «Газеты Паранна-Два Грошы» кідае святло на тыя прымёмы, пры дапамозе якіх некаторыя польскія колы стараюцца надаць надыходзячому працэсу Вайцхоўскага нейны капрамак. Трэба мець на ўвазе, што газета кіруюцца людзьмі, блізкімі да органаў міністэрства ўнутраных спраў. Сенсацыйныя паведамленні газеты становяцца асабліва цікавымі, калі ўлічыць над увагу тых асоб, якія ўпамінаюцца ў гэтым паведамленні.

У лічэнні савецкімі ўладамі на граіцы быў затрыманы нейкі Гарасімаў, Васіль Мікалаевіч, які на следстве кажаў, што ён выяўляецца сакартаром рэдактара віленскай газеты «Новая Россия» Якаўлева і

рэвалюцыянера, які толькі сьме-лага удзельніча і кіраўніка ў бары-кадных баях слаўных рэвалюцый 1905 г. і Кастрычнікавай.—нар-страціла ў яго асобе аднаго з буй-нейшых ідэалёгаў, валўнічага ма-тар'ялістага, бязлітаснага ворага р-лігіянага дурману, сапраўднага р-валюцыйнага асьветніка, які пёс свае рознастайныя веды ў масы і даў дасканалыя прыклады скары-станьня навуцы ў справе барацьбы з шмагавымі забобамі, афіцый-ным ханжамствам і непасрэднай праданьнасцю ўсякага роду царквы і яе прадстаўнікоў.

Удзельнік «Маскоўскага саюзу ба-рацьбы за вызваленьне рабочае кля-сы», тав. Сьцяпанаву адчувае на са-бе ўсе вынікі разгрому, учыненага над гэтым саюзам царскай зубата-ўпчынай у 1897 г. У шэраг разгорт-ваньне рэвалюцыі 1905 году тав. Ськварцоў - Сьцяпанаву вылучаецца маскоўскай арганізацыяй бальшаві-коў у спецыяльнае жэктарскае бю-ро. У перыяд рэакцыі і імперыя-лістычнай вайны тав. Ськварцоў-Сьцяпанаву бязупынна працуе ў маскоўскай арганізацыі, падрыхто-ваючы масы да зьяўжэньня дэ-ржаву. Юнкерскае паўстаньне 1917 г. ў Маскве—і т. Ськварцоў-Сьцяпанаву выяўляе ўсё смеласьць, усю стой-касьць бальшавіка, калі ў самы ра-шучы момант наступленьня юнк-роў і прад'яўленьня ультыматуму ваенна-рэвалюцыйнаму камітэту кі-дае лэзунг: «Загінуць, але не зда-вацца».

Гэтыя якасьці стойкага барацьбіта, няпрымымага рэвалюцыянера, сьме-лага байдэ т. Ськварцоў-Сьцяпанаву умеў алучыць з вялізарнай навука-вай працай, з бязупынай дзейнась-цю на прапагандае і манулярызмаў марксызму ў шырокіх масах. Нельга ня лічыць вялізарнай навуковай заслугай пераклад «Капіталу» Маркса, зроблены ў 1907-09 г.г. т. Сьцяпанаву. Гэты пераклад быў наладжаны ў аснову ўсіх выданьняў «Капіталу», што рабіліся потым. Ужо пасля р-валюцыі тав. Сьцяпанаву усё яшчэ працягвае работу над перакладам «Капіталу», зьяўрачыч з новымі ня-мецкімі выданьнямі (6 выд. Каўцка-га) і бязупынна ўдасканальваючы яго. Каму з нашага Эканоміяна Ва-данова і Сьцяпанова? Яна была і за-сталася настолькай кнігай усёй нуч-нёўскай моладзі. Работы на перакла-дзе не абмежаваліся «Капіталам». Сьледам за тым ідзе «18 брэмэра Луі Бонапарта». Некалкі асобна стаіць «Возникновение религии и веры в бога» Кунава, выклад і часткова самастойны доьезд «Про-исхождение нашего бога».

У адносінах антырелігійнай пра-паганды тав. Сьцяпанаву-Ськварцоў разьвіў актыўную праду. Яго «Зада-чи и методы антирелигиозной про-паганды» даюць правільную ўста-ноўку ўсім, што працуюць у гэтым абсягу. Бязумоўна тэарэтычнае знач-насьце мае яго «Очерк развития религиозных верований». Вялікі наву-ковы інтарэс прадстаўляюць арты-кулы Сьцяпанова-Ськварцова, што зьявіліся ў журнале «Под знаменем марксизма» ў канцы 1922 і пачатку 1923 г. г., якія прадстаўляюць сабой памелку і тав. Пакроўскім аб сут-насці і значэньні рэлігіі. У гэтых артыкулах («Страх смерти против исторического материализма» і «От-вет М Пакровскому») тав. Сьцяпанаву абараняе сацыялэгічны пункт погля-ду супроць біалэгічнага ў пытаньні ўзьнікненьне рэлігійных прадстаў-леньняў.

Не абмяжоўваючыся ўлюбёнымі сваімі абсягамі, тав. Сьцяпанаву-Ськварцоў ставіць свае рознастайныя веды на службу непасрэдных вы-творчых задач Саюзу. Пасьля пры-няцьця VIII зьездам саветаў пастав-ным аб электрыфікацыі, тав. Ськвар-цоў-Сьцяпанаву выпускае сваю кнігу «Электрификация СССР».

Гэтыя якасьці стойкага барацьбіта, няпрымымага рэвалюцыянера, сьме-лага байдэ т. Ськварцоў-Сьцяпанаву умеў алучыць з вялізарнай навука-вай працай, з бязупынай дзейнась-цю на прапагандае і манулярызмаў марксызму ў шырокіх масах. Нельга ня лічыць вялізарнай навуковай заслугай пераклад «Капіталу» Маркса, зроблены ў 1907-09 г.г. т. Сьцяпанаву.

Гэты пераклад быў наладжаны ў аснову ўсіх выданьняў «Капіталу», што рабіліся потым. Ужо пасля р-валюцыі тав. Сьцяпанаву усё яшчэ працягвае работу над перакладам «Капіталу», зьяўрачыч з новымі ня-мецкімі выданьнямі (6 выд. Каўцка-га) і бязупынна ўдасканальваючы яго. Каму з нашага Эканоміяна Ва-данова і Сьцяпанова? Яна была і за-сталася настолькай кнігай усёй нуч-нёўскай моладзі. Работы на перакла-дзе не абмежаваліся «Капіталам». Сьледам за тым ідзе «18 брэмэра Луі Бонапарта». Некалкі асобна стаіць «Возникновение религии и веры в бога» Кунава, выклад і часткова самастойны доьезд «Про-исхождение нашего бога».

У адносінах антырелігійнай пра-паганды тав. Сьцяпанаву-Ськварцоў разьвіў актыўную праду. Яго «Зада-чи и методы антирелигиозной про-паганды» даюць правільную ўста-ноўку ўсім, што працуюць у гэтым абсягу. Бязумоўна тэарэтычнае знач-насьце мае яго «Очерк развития религиозных верований». Вялікі наву-ковы інтарэс прадстаўляюць арты-кулы Сьцяпанова-Ськварцова, што зьявіліся ў журнале «Под знаменем марксизма» ў канцы 1922 і пачатку 1923 г. г., якія прадстаўляюць сабой памелку і тав. Пакроўскім аб сут-насці і значэньні рэлігіі. У гэтых артыкулах («Страх смерти против исторического материализма» і «От-вет М Пакровскому») тав. Сьцяпанаву абараняе сацыялэгічны пункт погля-ду супроць біалэгічнага ў пытаньні ўзьнікненьне рэлігійных прадстаў-леньняў.

Не абмяжоўваючыся ўлюбёнымі сваімі абсягамі, тав. Сьцяпанаву-Ськварцоў ставіць свае рознастайныя веды на службу непасрэдных вы-творчых задач Саюзу. Пасьля пры-няцьця VIII зьездам саветаў пастав-ным аб электрыфікацыі, тав. Ськвар-цоў-Сьцяпанаву выпускае сваю кнігу «Электрификация СССР».

СССР для контроля за работой, адначасова выконваючы шпільныя даручэнні Ц адрдзелу польскага генеральнага штабу. Сярод гэтых агентаў Гарасімаў называе былога палкоўніка Луку Лёкетэка, які пражываў у адной з пагранічных губерній і некаторы час таму назад уцеў за граніцу.

Ужо вараз у Польшчы ёсць дошыць уліковыя сілы, якія ўжываюць меры да таго, каб чарговае значыства эмігрантаў-тэарыстычных супроць прадстаўніва СССР засталася без пакарання. Прымёмы вядомы. Тут і прадстаўленне замаху, як «інсцэнаванага самімі бальшавікамі», тут і выяўленне значынцы то як пакутніка і героя, то як дэгенарата. Аднак, усе гэтыя прымёмы, як бы яны не адбіліся на выданні судовых следства і працэсе, не дасягнуць сваёй мэты. Пытанне аб патрэбнасці выкаранення значыных элемэнтаў белагвардзейскай эміграцыі ў Польшчы і забеспячэння нармальнага дзейнасці саюза прадстаўніцтва і яго органаў выяўляецца настолькі ясным, што правакацыйныя выступленні накішталі «сенсацыйных» паведамленняў «Газеты Паранна-Два Грошы» толькі надкрэсліваючы, кажучы мякка «дзіўны напрамак», які з самага пачатку прыняло следства па справе аб замаху на гандлёвага прадстаўніка Саюзу ССР.

Паведамленне «Газеты Паранна-Два Грошы» кідае святло на тыя прымёмы, пры дапамозе якіх некаторыя польскія колы стараюцца надаць надыходзячому працэсу Вайцхоўскага нейны капрамак. Трэба мець на ўвазе, што газета кіруюцца людзьмі, блізкімі да органаў міністэрства ўнутраных спраў. Сенсацыйныя паведамленні газеты становяцца асабліва цікавымі, калі ўлічыць над увагу тых асоб, якія ўпамінаюцца ў гэтым паведамленні.

У лічэнні савецкімі ўладамі на граіцы быў затрыманы нейкі Гарасімаў, Васіль Мікалаевіч, які на следстве кажаў, што ён выяўляецца сакартаром рэдактара віленскай газеты «Новая Россия» Якаўлева і

рэаброенні, газеты рашуча заяўля-юць аб няпрыемлемасці патраба-ваньня Італіі аб роўнасці марскіх узброенняў з узброеннем тэй ці іншай кантынэнтальнай дзяржавы.

«Эвр» (левабуржуазная) лічыць, што італьянскі пункт погляду «мо-жа зрабіцца небяспечным». Газета піша: «Вялікая колькасць ваенных суднаў патрэбна нам для забеспя-чэння нашых шляхаў зносін. Для чаго патрэбна Італіі такая-ж коль-касць суднаў, як не для таго, каб прагражаць іменна гэтым шляхам зносін».

«Тан» таксама заяўляе, што Фран-цыя зусім італьянскі ў адносінах з прынцыпам роўнасці марскіх сіл Францыі і Італіі.

Як паведамляе «Матэн», павераны ў справах ПАЭП запрасіў у міні-стэрстве замежных спраў вестак аб індцыдэнце з Харэнам. У міністэр-стве заявілі, што Харэн ня быў арыштаваны, а толькі быў на до-пыце, і сам згадаўся пакінуць Фран-цыю яшчэ да чацьвярга. Такі-ж ад-каз быў даны старшыні аб'яднаньня амерыканскіх журналістах.

Абы толькі ўхіліцца ад разброеньня Францыі патрэбна панаваньне

РЫМ, 9 Камэнтуючы італьянскую ноту з коваду англа-францускае марское згоды, «Паноза д'Італія» пі-ша:

«Італьянская формула ставіць пы-таньне аб скарачэньні узброенняў на ўсім рэальную глебу. Італія ў якасьці вялікай дзяржавы ня можа данусьцісь, каб без яе заключаліся згоды, якія нібы навінны служыць праграмай разброеньня. Італьянскі адказ зусім правільна напамінае, што італьянскі ўрад удзельнічаў на-раўні з ангельскім і французскім у распрацоўцы найбольш важных між-народных актаў. Італія мае права ўмешвацца і абмяркоўваць усакі акт, які парушае ўстаноўленую роў-навагу. Італьянскі адказ паказвае шлях да скарачэньня узброенняў, але да такога ўзброеньня, якое ня будзе увекавечваць чыйго-небудзь кажаваньня».

ПАРЫЖ, 9. Камэнтуючы італьян-скую ноту ў адказ на французскі і ангельскі мэмарандум аб марскім

Вось яна, буржуазная воля слова!


ПАРЫЖ, 9. Парыскі карэспандэнт газэтнага трэста Хэрста-Харэн, які перадаў сваёму агенцтву сакрытны аб'ектыв Вэртэло аб англа-французскай згодзе, выслааецца з Францыі. На допыце Харэн заявіў, што атры-маў дакумант ад самога Хэрста, які внаходзіўся ў Парыжы. Улада за-прапанавала Харэну—або пакінуць Францыю, або быць арыштаваным і адданым пад суд.

Паражэньне латвій-скіх сацыял-дэмакра-таў

РЫГА, 9. Орган латвійскіх сацыял-дэмакратаў «Сацыял-Дэмакрат» пры-мушаны прызнаць вялікі посьпех стлі-сую левых рабочых і канстатываць, што гэта адбылося за кошт сацыял-дэмакра-таў

Камуністычны працэс у Японіі

ТОКІЕ, 9-га кастрычніка пачаўся судовы працэс 15 членаў Опаямскай арганізацыі японскай кампартыі. Суд адбываецца пры вагчынных дэьвірох пад прадлоам «немагчы-масьці парушэньня грамадзкага спа-



Барачьба супроць савецкае нафты

НЬЮ-ЁРК, 10. Англа-амэрыканскія нафтавыя кампаніі абмяркоўваюць пытаньне аб арганізацыі міжнарод-нага нафтавага картэля бяз удзелу СССР. Па чутках Дэтардынг пасьля няўдалай спробы пераганьць кампа-нію «Стандарт-Ойл-оф-Нью-Ёрк» сьпінніць аносіны в СССР, мяркуе ізаляваць савецкую нафтавую пра-мысловасьць шляхам стварэньня міжнароднай групы ў складзе «Го-аль-Дэтч-Шэль», англа-пэрсідзкай кампаніі, а таксама і амэрыканскіх кампаній «Стандарт-Ойл».

Барачьба супроць савецкае нафты

У лёнданскіх дзелавых колах на-даюць вялікае значэньне пляну буй-нейшых нафтапрэстаў па аб'яднан-ні работ з мэтай манопольнага па-наваньня на эўрапейскіх і некато-рых іншых рынках.

выклікала з боку тав. Сьцяпанова-Ськварцова цэлы рад артыкулаў. Вы-ход у свет другога кнігі «Архивы Маркса и Энгельса», якая мела ў сваім зьмесьце «Диалектику природы» Энгельса, даў новы матар'ял для дыскусіі. Тав. Сьцяпанаву-Ськварцоў піша: «Диалектическое понимание природы—механическое понимание», удзельнічае ў зборніку «Механиче-ское естествознание и диалектиче-ский материализм», у «П. З. М.»—«Энгельс и механическое понимание природы» і радзе іншых. Пад непасрэдным кіраўніцтвам т. Сьця-панова-Ськварцова арганізуецца вы-даньне «Северный печатник», вакол Цімразеўскага інстытуту групуюцца прыхільнікі механічнага сьветапо-гляду, якія разьвіваюць вялікую лі-тэратурную і навуковую дзейнасьць. І, нарэшце, у самы апошні момант тав. Сьцяпанаву выпускае зборнік сваіх артыкулаў пад назвай «Ди-алектический материализм и дебори-ская школа», у якім падагульвае асноўныя вынікі дыскусіі.

Як-бы не адносіцца да пункту по-гляду тав. Сьцяпанова, трэба пры-знаць, што ён заўсёды стаяў на ўзроўні сучаснай навуцы, што ён ім-кнуўся ператварыць яе, і не бяз посьпеху, у вострую зброю барацьбы за марксызм, што сваёй пастаноўкай пытаньня аб асноўных праблемах дылектыкі ён надзвычайна далама-гаў іх паглыбленьню і выяўленьню. Мала таго—і тут выяўляецца харак-тэрная рыса тав. Сьцяпанова-Ськвар-цова,—ён і гэтыя пытаньні прасоў-ваў у масы, наладжваў публічныя дыспуты, ператвараў самыя абстрактныя пытаньні ў канкрэтныя, да-ступныя ўсеагульнаму разуменьню, няўхільна праследуючы асноўную мэту—выкараненьне ўсякіх забобнаў ваьбьспячэньне і разьвіцьцё наву-ковых поглядаў у масе, падмаваючы на барацьбу за камунізм усё новыя і новыя пласты рабочых і працоў-ных.

Маскоўска-Курскі чы-ка, Маскоўска-Курскі чы-ка, 10-га кастрычніка а 13 год. 45 ае. (1 в. 45 ае. дня). Для разьвітаньня з прахам нябо-жчыка ў малой залі Дому Саю-заў будзе адкрыты вольны до-ступ, пачынаючы з 16 год. дня да 24 год. (12 в. ночы) 10-га кастрычніка. У ноч з 10 на 11 кастрычніка цэла нябожчыка будзе адана крэманы. Доступ да астанкаў аднавіцца з 8 год. раніцы 11-га кастрычніка. Аб дні, часе і парадку пахаваньня будзе абвешчана дадаткова. Камісія рэкамендуе ўсім устано-вам, прадпрыемствам і аддзель-ным асобам, жадаючым ушана-ваць памяць нябожчыка, замест вялікай зрабцы ўносьці ў фонд імя І. І. Ськварцова-Сьцяпанова.

РАСТОЎ-ДОЎ. А 10 год. раніцы прасьледваў саюз з це-лам т. Ськварцова-Сьцяпанова. На санкае адбыліся жалобны мітын. Па дарозе да Растову адбыліся жалобныя мітынны на некаторых станцыяла.

IV зьезд прэзыдыумаў дзяржпллянаў

Адкрыцьцё IV зьезду прэзыдыумаў дзяржпллянаў саюзнага рэспублік, ачыначанае на 9-га кастрычніка, адбу-дзецца 10-га кастрычніка.

Яшчэ і яшчэ раз Вільня

КОЎНА, 9. Літоўскі афіцмэв «Ле-тувос Айдаэ» прысьвячае перадавую гадавіне захопу Вільні генэралам Жэлігоўскім. Газета піша: «Шлях ажыццяўленьня нацыя-нальных імкненьняў ня можа быць вымеран часам. Гэты шлях можа быць надзвычайна доўгім. 8 год, што прайшлі з моманту захопу Віль-ні—кароткі тэрмін у гісторыі наро-да і не азначае канчатковай страты Вільні».

Падкрэсьліваючы далей, што Літва ня мае намеру абвясціць Польшчы вайну і дабіцца звароту Вільні

У Польшчы аднаўленьне польска-нямецкіх перагавораў

Пляцкі пасол у Варшаве Раўшэр, які зьездзіў у Берлін дзеля дакладу аб водзе польска-нямецкіх гандлёвых пе-рагавораў, вяртаецца ў Варшаву. Пе-рагаворы будуць адноўлены ў аўткіім часе.

Эндэцыя пад новаю вывескаю

7-га кастрычніка ў Варшаве ачы-чальна аформілася арганізацыя «На-цыянальная партыя». Зьезд у ліку 120 членаў палітычных дзелчоў з розных месц Польшчы выбраў са-лоўную ўправу «новае» партыі пад старшынствам былога чэмпіона Я. Барташэвіча.

Новаўтвораная

«Нацыянальная партыя» у істочне зьяўляецца беспасрэдным працягам індыйскае партыі, якая ўсё больш і больш трыціць свае ўплысь, але нікая зьмена выські тут не паможэ. Прамысловая і фі-нансавая буржуазія, якая зьяў-лялася галоўнаю апорай індыйскі, упэ-ўніўшыся, што Піндудакі досыць ста-раручка абараняе яе інтэрэсы перад

чаго пляну на ўсёму пасыпльчэнь-ры ў выглядзе абходу дэароў, з-ключэньня персаняльных падаткаў, адмовы ў таварах і сцажывецкай н-апэрацыі і г. д. Усё гэта стварэе скляп фальшывае ўяўленьне аб м-тадах цяперашняй кампаніі. Кра-торг вядзе па ўсіх гэтых выпадках расьсьледаваньне.

Загатоўкі хлебафураж і алейнага насеньня

МАСКВА, 9. За першую пядзінёўку кастрычніка Саюзхлебам (пр-ўдзеле абодвух відва каапарцыі) за-гатоўлена на ўсім Саюзе хлебафураж і алейнага насеньня 196.120 тон проць 201.200 тон, загатоўлена апаошыю пядзінёўку верасьяма.

За першую пядзінёўку кастрычнік Цэнтрсаюзам загатоўлена 97.33 тона супроць 77.511 тон.

Якое чакаецца на-двор'е

ЛЕНІНГРАД, 10. 11 кастрычніка, па-водзе вестак галоўнай гэфізімчавай аб-сэрваторыі, трэба чакаць пахалодзеньня, а па пачатках вострых зямраваньняў

Закладка 2-х песаво-заў

ЛЕНІНГРАД, 10. На бальніцкім в-водзе адбылася закладка двух лесаво-заў—«Кудышав» і «Мікан».

У Зах. Беларусі здушэньне забастойкі камунальнай у го-радні

28-га верасня ч. в. у Горадні пача-лася забастойка на электрастанцыі і вадаправодзе. Рабочыя прэбавалі падпісаньня калектыўнае ўмовы. У за-бастойку зараз-жо ўмячаліся ста-роста і намандзір трэцяе корпуснае акругі. Электрастанцыя і вадаправод былі заняты саётарамі. Рознымі напро-замі камандаваныя корпуснае акругі прымушала рабочыя аднавіць працу праз 14 гадзін пасьля пачатку забастойкі без вырашэньня асноўнага пы-таньня, дзеля якога пачалася забастойка.

Мамістрат забавязваўся вылічыць зарплату за час забастойкі і не зьяў-ляць нікога.

Рознае

БУХАРЭСТ. Па ўсіх больш менш-вначных гарадох Румыніі адбыліся краевыя сходы, скліканьня нацыя-нальна-сялянскай партыі пад лэ-зунгам: «зьяўжэньня сучаснага ўрэ-ду».

ПАРЫЖ. Цэнтральны забастовачны камітэт, на чале якога стаяць прад-стаўнікі рэвалюцыйных прафсаюзаў, ваклікаў рабочых такстыльшчыкаў, Тіхонца сьпінніць забастойку

ПАРЫЖ. Цэнтральны забастовачны камітэт, на чале якога стаяць прад-стаўнікі рэвалюцыйных прафсаюзаў, ваклікаў рабочых такстыльшчыкаў, Тіхонца сьпінніць забастойку

Нарада аб перавыбарах саветаў

Унікнуць шаблёну, зрабіць перавыбары жывою, дзейнаю справаю

Прамова тав. М. І. Калініна

МАСКВА. 9-га кастрычніка ў вялікім крамлёўскім палацы, пад старшынствам тав. Калініна, адкрылася сесія ЦК Саюза ССР усеагульнай нарады па пытаннях надыходзячых перавыбараў у саветы. Адкрыўчы нараду, тав. Калінін прапанаваў ушанаваць устанавіць памяць т. Скарцова-Сьцяпанова. Потым т. Калінін сказаў прамову аб задачах нарады.

НАРАДА ПАВІННА НАМЕЦІЦЬ ПРАЎІЛЬНУЮ, РЭВАЛЮЦЫЙНУЮ, МАРКСЫСЦКІ-ВЫТРЫМАНУЮ ЛІНІЮ.

Сучасная нарада, — сказаў тав. Калінін, — склікана па ініцыятыве не толькі ЦК Саюза ССР, але і Цэнтральнага Камітэта партыі. Яна склікана не толькі для таго, каб у надыходзячую выбарчую кампанію ў саветы намяціць правільную рэвалюцыйную, марксысцкі-вытрыманую лінію, але і для таго, каб уважыць гэты лінію правесці практычна на мясцох. Трэба проста сказаць, што ў мінулую выбарчую кампанію ўва многіх мясцох лінія партыі праводзілася ня ўсім правільна, і інструкцыя ЦК часам раўмелася няверна. Гэта, канечна, зусім зраўмелая рэч: намяціць правільную лінію ў цэнтры — цяжкая задача, але ня менш цяжкая задача правесці гэту лінію на практыцы.

Сутнасць вырашэння пытання ў тым, што кожны палітычны дзеяч, ужываючы рэвалюцыйна-марксысцкую лінію, павінен мець перад вачыма канкрэтныя, існуючыя перад ім абставіны, і ў адпаведнасці з гэтымі абставінамі ўжываць гэту лінію. Калі-ж ён будзе ўжываць яе аднолькава і ў Башкірыі, і на заводзе Амо ў Маскве, дык, напэўна, і тут, і там будзе яе скажэнне.

Гэты сход і склікан, так сказаць, для ўстанаўлення ўзаемадзеяння цэнтральных органаў з месцамі, для таго, каб лінія, што намячаецца і Цэнтральным Камітэтам партыі і Цэнтральным Камітэтам Саюза ССР на стала мёртваю шаблёнаю, а васталася жывою, дзейнаю лініяю. Нарада павінна гэтым метадам абхапіць сутнасць такога важнага пытання, як перавыбарчая кампанія.

ВЫБАРЧАЯ КАМПАНІЯ ПАВІННА УСКАЛЫХНУЦЬ УСЕ НАСЕЛЬНІЦТВА

Выбарчая кампанія — гэта адна з важнейшых палітычных кампаній, якая павінна ўскалыхнуць усё насельніцтва.

Побач з асноўнымі дэўнтамі, асноўнай лініяй, якую намячаюць і ЦК партыі, і іх кіруючыя савецкія органы, трэба ўмець яшчэ выкарыстаць і тую сваясаблівасць абставін, тую канкрэтныя спрыяючыя моманты гэтых абставін, якія існуюць на мясцох. Але трэба іх скарыстаць умючч. Вы раўмеце, што наша вялікая краіна прасякнута дробна-буржуазнай ідэалогіяй; і ня можа быць яна не прасякнута гэтай ідэалогіяй. А ўсялякая дробна-буржуазная ідэалогія поўна авантурызму. Умець «отшелушить» гэту дробна-буржуазную ідэалогію, умець у канкрэтных пытаннях знайсці рэвалюцыйна-марксысцкую лінію — вось задача і пры гэтым нялёгкае задача для мясцовых працаўнікоў.

СУТНАСЦЬ МАРКСЫСЦКАЯ ІДЭАЛЭГІЯ

У чым сутнасць марксысцкай ідэалогіі. Знайсці такое агульнае практычнае палітыкі, каб правядзенне правільнай класовай рэвалюцыйна-марксысцкай лініі садзейнічала павышэнню вытвор-

чых сіл, агуртаванню пралетарскіх элементаў, умацэнню саюзу рабочых і сялян. І калі на нашым шляху будзе сустракацца бясконая рознастайнасць непрадугледжаных абставін і пытанняў, якія абсалютна ня могуць быць улічаны ў цэнтры самімі кіраўнікамі, — тады, трэба ўмець арыентавацца ва ўсім гэтым, трэба ўмець паказаць сапраўдныя рэвалюцыйна-марксысцкі падыход да канкрэтных пытанняў, якія стаць перад вамі. Вось асноўная задача, якая стаць перад мясцовымі працаўнікамі ў часе асноўнай палітычнай кампаніі перавыбараў саветаў.

Я спадзяюся, што агульнымі сіламі і дакладчыкаў, і таварышоў-удзельнікаў нарады мы зможам намяціць правільную ў аснове лінію выдання выбарчай кампаніі і паказаць на канкрэтных прыкладах, як гэту верную лінію, карыстаючыся рэвалюцыйна-марксысцкай практыкай, сапраўды правільна практычна ўжываць на выбарах. А калі мы гэту лінію правільна ўжываем, максымальна правільна ўжываем, дык я не сумняваюся, што выбарчая кампанія дасць нам усю тую суму неабходных палітычных вынікаў, якую мы ад яе можам чакаць і чакаем. (Апладысменты).

Пасля прамовы тав. Калініна нарада зацьвардзіла парадак дня, дзе стаць адно пытанне — аб перавыбарах саветаў. Па гэтым пытанні нарада рашае заслухаць два даклады — аб палітычных і арганізацыйных задачах кампаніі перавыбараў. З вялікім дакладам аб палітычных задачах надыходзячай кампаніі перавыбараў саветаў выступіў тав. Кагановіч (даклад будзе дан дадаткова). Доклад аб арганізацыйнай падрыхтоўцы перавыбараў саветаў зрабіў тав. Энукідзе.

У выбарчую кампанію трэба ўдзягнуць і сельскую інтэлігенцыю (настаўнікаў, дактароў, аграномаў, землемераў).

РОЛЯ ДРУКУ І РАДЫЁ

Асаблівае значэнне набывае ўдзел у выбарчай кампаніі савецкага друку як цэнтральнага, так і мясцовага. Толькі праз друк можа быць растлумачан шырокім масам выбарчыкаў рад пытанняў, звязаных з выбарамі, пытанняў, на якія часам бывае цяжка адказаць вусна працаўніком на мясцох. Такую-жа ролю павінна адыграць і радыё. Плян кампаніі павінен быць пастаўлен ня толькі ў цэнтры, але і на мясцох. У гэтай рабоце абавязаны прыняць удзел усе саветы.

У асноўным кампанія павінна быць падзелена на перыяды: падрыхтоўчы, справаздачны і выбарчы. Падрыхтоўку да выбараў неабходна пачаць зараз-жа. Усе арганізацыі — цэнтральныя і мясцовыя, пачолькі ёсць магчымасць, павінны вызваліцца ў гэты перыяд ад усіх іншых кампаній. У гэтым сэнсе згода паміж арганізацыямі ў цэнтры дажыццява. Трэба, каб гэтыя дасягнулі і месцы.

АХОЎВАЦЬ ОРГАНЫ УЛАДЫ АД ВОРАГАЎ

Асабліва ўвага павінна быць звярнута на складанне сьпісаў, пазбаўленых выбарчых правоў. Застанавіць закону аб складанні гэтых сьпісаў патрабуе выключна ўмелага падыходу (веданне мясцовых умоў, абставін і г. д.). Падыход патрэбны не фармальны, як гэта часта наглядзецца, а па сутнасці, падыход вельмі ўдумлівы. Агульная задача — ахоўваць органы ўлады ад пралізання ў іх кулакоў і антысавецкіх элементаў. Пры ўжыванні гэтага закону не павінна быць мес-

ца ні прычэпкам, ні асабістым паражэнкам. Ёсць прыклады, калі закон гэты выкарыстоўваецца на мясцох супроць усякага мала-мальскі заможнага ці гаспадарча-ўзрастаючага селяніна. У гэтых адносінах павінна быць захавана асабліва асяцяржонасць. Трэба звярнуць увагу не на тое, каб ва што-б та ні стала павялічыць продаж пазбаўленых выбарчых правоў. Задача закону — у ахове выбарчых органаў улады ад пралізання кулацкіх і антысавецкіх элементаў.

СПРАВАЗДАЧНАЯ КАМПАНІЯ ПАВІННА ПРАВОДЗІЦЦА ПАД ЗНАКАМ САМАКРЫТЫКІ

Тав. Энукідзе лічыць патрэбнай шырокую пастаноўку справаздачнай кампаніі, якая павінна праводзіцца пад знакам самакрытыкі. Трэба спыняцца пры гэтым ня толькі на нашых недахопах, але і на нашых дасягненнях, якія не заўсёды добра асьвятляюцца. Павінна быць звярнута ўвага і на дзелавы ўдзел наказаў выбарчыкаў.

У заключэнне т. Энукідзе спыняецца на пытанні аб кандыдатах у члены саветаў. Трэба прадаставіць выбарчыкам шырокую магчымасць самім высюваць кандыдатаў. Ім таксама павінна быць дана права свабоднага і шырокага абгаварвання ўсіх высунутых кандыдатаў. Павінна быць вырашана пытанне аб нормах выбараў і пытанне аб спосабах выбараў — простае ці адноснае большасць.

Вылучэнне на прапу саветаў беспартыйнага актыву, як з сялян, так і рабочых, мужчын і асабліва жанчын — вось асноўная задача. Жаночы актыв падвыжыцца дапамога ўвядзення агульнай актывнасці ўсяго жаночага насельніцтва рэспублікі.

Пасля дакладу т. Энукідзе быў абвешчаны перапынак да 6 гадз. увечары. На вяртанні пасяджэнні ў сярэдках па дакладах т. Кагановіча і Энукідзе выступілі т. Юсупаў (Ваку), Рыўкін (ЦКК), член цэнтральнай выбарчай камісіі РСФСР Кліндзевіч, Хацкевіч (Беларусь), Фідоў (рабочы пасёлок Кузьнецк, Цьвярской губ.), Арыохіна (цэнтр), Сталбоў (Яткауўскай воласці, Бранскай губ.) і Ігасвар (цэнтр).

АСНОЎНАЯ ЗАДАЧА ВЫБАРЧАЙ КАМПАНІІ

Тав. Энукідзе зазначае, што правільная арганізацыя перавыбараў саветаў іграе важную ролю ў надыходзячай кампаніі. Асноўная задача выбарчай кампаніі — уцягнуць у гэту кампанію самыя шырокія пласты рабочых, вясковай беднаты і сярэднякоў. У апошні час абвастрылася класавая барацьба ў вёсцы. Гэта ўзмацняе значэнне перавыбараў, ад поспеху якіх залежыць склад органаў улады. Асобную ўвагу трэба ўдзяліць пытанню аб правільнай арганізацыі выбарчых вучасткаў. Правільнае вызначэнне часу для сходаў і правільная разбіўка выбарчых вучасткаў павінны ў калчатковым ліку ўзмацніць актывнасць сельскага насельніцтва, удзел якога на мінулых выбарах выявіўся ў 47-48 процантаў.

ЯСНЫ ВЫКЛАД УСІХ ІНСТРУКЦЫЙ І ВЫБАРЧЫХ ЗАКОНАЎ

Наступнаю ўмоваю правільнай арганізацыі перавыбараў зьяўляецца ясны выклад усіх інструкцый і выбарчых законаў. Неабходна, каб паміж выбарчай інструкцыяй ЦК Саюза ССР і інструкцыямі саюзных рэспублік ня было прынцыповых разгалоссяў. Растлумачэнні прынцыповага характару могуць давацца толькі в ведама цэнтральных ор-

ганаў улады. Ва ўсіх пытаннях, звязаных з выбарчай кампаніяй, трэба прытрымлівацца адзінай узгодненай палітыкі. Складу выбарчых камісій павінна быць удзелена сур'ёзная ўвага. Як выбарчыя камісіі палкам, так і члены выбарчых камісій у пасёбку, павінны быць падрыхтаваны да правільнага зраўмення выбарчай палітыкі.

У ВЫБАРЧУЮ КАМПАНІЮ ПАВІННЫ БЫЦЬ УЦЯГНУТЫ УСЕ НАШЫ АРГАНІЗАЦЫІ

У надыходзячую кампанію па выбарах (якая, да рэчы скажаць старанна будзе ізалявана ад іншых масавых кампаній) павінны быць уцягнуты ўсе нашы арганізацыі і сёдамы. У асноўным удзел іх у выбарчай кампаніі павінен выявіцца ў пастаноўцы неабходнай справаздачнасці перад выбарчыкамі. Калі справаздачнасць аб савецкай рабоце будзе пастаўлена правільна, дык гэта на 90 проц. прадашчыць актывны ўдзел насельніцтва ў самай выбарчай кампаніі. Як прафсаюзы, так і гаспадарчыя арганізацыі і кааператывы абавязаны прыняць актывны ўдзел у справаздачнай кампаніі перад працоўнымі. У ёй павінны прыняць удзел ня толькі ВОНГ, але і Наркамасветы, Наркамзем і Наркамтот, пракуратура і інш. савецкія арганізацыі. Перад выбарчыкамі будзе рабіць справаздачу і самы цэнтральны ўрад і саюзныя ўлады, якія камандуюць для дакладаў аб сваёй дзейнасці на месцы спецыяльных працаўнікоў. З той-жа мэтай будзе выдава і шырока распаўсюджана, нават у самых нізавых арганізацыях, і друкаваная справаздачу аб дзейнасці саюзага ўрада. Важную ролю ў правядзенні надыходзячай выбарчай кампаніі павінна будзе адыграць і Чырвоная армія.

Сусьветны горад і сусьветная вёска

Каленіяльнае чытанне ў праграме Камуністычнага Інтэрнацыяналу

Падыход да нацыянальнага і, у прыватнасці, да каленіяльнага пытання, нараўні з адносінамі да сялянства, зьяўляецца трывалым каменем лонізму. У гэтых імёнах пытаннях яшчэ ў эпоху фармальна адзінай РСДРП і адзінага II Інтэрнацыяналу выявілася рэзкае разыходжанне паміж большавізмам і іншымі с.д. партыямі. Нават самыя рэвалюцыйныя з тагочасных секцій II Інтэрнацыяналу, тым, якія — як, напрыклад, «Сацыял-дэмакратыя Польшчы і Літвы» на чале з Томас Ліксэмбург — былі заўсёды на баку т. Леніна ў яго барацьбе супроць рэлігійскага і міжнароднага меншавізму, нават і яны адставалі ад яго, калі справа датычылася гэтых каронных пытанняў. Далейшая гістарычная практыка паказала, што ўсе тым правадчы, групы і плыні, якія ня сталі данчатоў і безагаворачна на левіцкую наміццю ў адносінах сялянства і нацыянальна-вызваленчага руху, павінны былі раней або

позней сялянскую гаспадарку на рэйкі сацыялістычнага будаўніцтва. У міжнародным маштабе ролю «сусьветнай вёскі» ў адносінах да высока прамысловых капіталістычных краін адыгрываюць адсталыя, прыгнечаныя, эканамічна адсталыя і наўкаленія. Палобна да таго, як ва многіх капіталістычных краінах культурна адсталая вёска ўсе яшчэ складае большасць насельніцтва — так у маштабе ўсяго чалавецтва найбольш частка паверхні зямной кулі і пераважная частка народанасельніцтва гэта — каленія і наўкаленія.

Гэты асноўны палажэнні лепілізму па каленіяльным пытаннях былі даны яшчэ ў рэвалюцыйным II кангрэсу Камітэту ў 1920 г., складзеным пад кіраўніцтвам т. Леніна. VI кангрэс, прыступаючы да абгаварвання праграмы Камітэту, меў магчымасць звярнуць гэту левіцкую наміццю з багатым дасведчаннем мінулых гадоў. Вынік гэтай правёркі наўдны: ход падзей пачаў паўнаўдны падыход да пытанняў

Перавыбарныя сходы абгаварваюць справаздачы бюро парт'ячзек

Сходы гавораць: — Баліяс працы ячзек дадатны. — Кіруючыя вопыт іх узрос; ёсць шмат прыкладаў добрага выканання гаспадарчых дырэктыв. — Всобныя ячэйкі свой баліяс падводзяць з мінусам.

Вынікі нашае працы (Парткалектыў Менскага вузла, Заходняй чыгункі)

Пазачоча адбыўся перавыбарчы сход парткалектыву. Сакратар парткалектыву т. Паўловіч, адчыніўшы сход, інфармава аб смерці старога барацьбіта, рэвалюцыйнага, рэдактара газ. «Известия» т. Скарцова-Сьцяпанова. Сход ушанавае памяць тав. Скарцова-Сьцяпанова ўстанавіць. Пасля гэтага сход заслухаў справаздачы даклад бюро парткалектыву. Партыйныя калектыў налічвае 253 партыйнаў. Партклетка складае 42 чалавекі. У кастрычніцкіх выніках у парткалектыў было палана 62 заявы аб прыёме ў партыю і прынята 32 рабочыя.

Выдаткаў выкананы і толькі па службе эканамічнай нельга ўстанавіць пэўнага прапанту, але маецца змяншэнне прастроў вагонаў і павялічэнне камерцыйнай хуткасці. Побач з гэтым работа вытворчых камісій і нарад была невыстарчальнай. Ёсць шмат прапаў, унесеныя рабочымі, якія ня выкананы. Гаспадарчыя працаўнікі гэта тлумачаць праятам перыядам аб'яднання менскіх вакалаў. І таму не адпускаяцца пэўныя сродкі для выканання прапаў рабочых.

На сходзе было выкрыта, што ўзровень партыйнаў наглядзецца і ў гуртковай па вывучэнні членаў і пэўнага ўзросту. Усе гаспадарчыя дырэктывы выконваюцца. Усе гаспадарчыя дырэктывы выконваюцца. Усе гаспадарчыя дырэктывы выконваюцца. Усе гаспадарчыя дырэктывы выконваюцца.

Да перавыбараў саветаў

Сялянская грамадзкасць яшчэ не мабілізавана вакол пытання аб перавыбарах

Тэрмін перавыбараў саветаў і склікання раённых і акруговых зьездаў саветаў па Беларусі вызначаны з 1-га студзеня па 1-га красавіка 1929 г. Справаздачна-перавыбарчая кампанія будзе праходзіць з 1-га сьнежня 1928 г. па 1 студзеня 1929 году. ЦК БССР пачаў падрыхтоўчую работу ўжо з канца чэрвеня, калі мясцом былі даны падрабязныя ўказанні аб асноўных мерапрыемствах, якія павінны быць праведзены ў гэтым напрамку. Трэба сказаць, што акруговыя і раённыя выканкомы з свайго боку далі вычэрпваючы і правільныя дырэктывы саветам. Пытанне аб правядзенні падрыхтоўчай работы па перавыбарах ужо абгаварвалася ў партыйных і савецкіх арганізацыях.

Але і ў гэтым раёне прапановы РКК аб перавыбарах ужо абгаварвалася ў партыйных і савецкіх арганізацыях. Асабліва ўвагу трэба звярнуць на тое, каб перавыбары не пераўтварыліся ў шаблёнае чытанне ў праграме Камуністычнага Інтэрнацыяналу.

Калектыўная гаспадарка—опора сацыялістычнай перабудовы вёскі

У чым перавага калгасаў? У тым, што яны маюць магчымасць скарыстаць усе даныя навукі і тэхнікі, яны больш рэнтабельныя і трывалыя, яны больш вытворчыя і таварныя.

(С Т А Л І Н)



Арганізатары камуны „чырвоныя Кастрычнікі“, Менскай акругі, Лагойскай раён.

Практычныя вынікі культпаходу на вёску

Супроць п'янства, няпісьменнасці і бруду

З месца пачалі паступаць першыя звесткі аб выніках культурнага паходу на Меншчыне. На Менску з пачатку культурнага паходу ўзята на вучот на саюзях і жатках каля 2.000 няпісьменных. За гэты час на горадзе адкрыта 75 лікпунктаў і 66 груп для малалісьменных. Асабліва актыўна праведзена работа па саюзях металістых, харчавікоў, гарбароў, педагагічных навучальных устаноў і г. д. Ячэйка Вьпедтэхніку вынашчыла 50 ліквідатараў.

Пры ўсіх камсамольскіх ячэйках Кастрычнікавага раёну арганізаваны групы па барацьбе з п'янствам. Па ініцыятыве ячэйкі МПРК спынены продаж піва ў камсамольскай краме і гарэчкі ва ўсіх крамах МПРК. Узнята пытаньне аб арганізацыі камсамольскай чайнай на плошчы Парыскай Камуны Ячэйка гуты «Пралетары» ўзбудзіла хадзініцтва перад гар саветам аб закрыцці крамы па гандал гарэчкі супроць гуты і абсталяваньні там ленынскага кутка.

Такія-жа пастановы аб закрыцці крамы Цэнтрспірту вынеслі ячэйкі хлебаваду, абшарнай фабрыкі і працдзельнага тэкстыльшчыкаў.

У Менску ўтвораны бытавыя групы, якія праводзяць абследаваньне інтэрнатаў. Гэту работу праводзяць групы камсамольскія ячэйкі. Ячэйка Вьпедтэхніку абвясціла конкурсе на лепшы накой у інтэрнаце. 6 ячэек Кастрычнікавага раёну пачалі

нат для гэтай часткі моладзі, якая знаходзіцца ў дрэнных бытавых умовах і ня мае кватэр. Зараз шукаюцца памішканьне для інтэрнату. 40 камсамольцаў даручана правесці агляд працы кааперацыйна-крамных камісій.

Маюцца некаторыя дасягненні і ў галіне барацьбы з бюракратызмам і безгаспадарчасцю. У банкаўскіх устаноўках і Саюхлебе выкрыты непатрэбныя выдаткі. У Белкаансаўзе ўдзельнікі камсамольскага паходу пачалі агляд тых заmetaк у насьцегазэце, якія кажуць аб безгаспадарчасці і бюракратызме. Некаторыя факты з гэтых заmetaк пацвердзіліся.

Кастрычнікавы райком камсамолу пачаў збор літаратуры для вёскі. З Халопеніцкага раёну наведваюць, што там арганізаваны тры таварыствы па барацьбе з алкагалізмам, чатыры ячэйкі «Проч няпісьменнасць» і тры ячэйкі таварыства «Вязбожнік». Камсамольская арганізацыя раёну вылучыла 21 чал. для ліквідацыі няпісьменнасці сярод камсамольскай і беспартыйнай моладзі. Ужо арганізаваны гурткі па ліквідацыі няпісьменнасці.

У Капыльскім раёне камсамольцы мястэчка арганізавалі масавы паказальны вечар у бліжэйшай вёсцы, дзе ўсталяваўся радыё-прыёмнік. Адзін камсамалец накіраваў кара...

Адкрыўся 2-гі ўсебеларускі зьезд калгасаў

Учора, а 6 гадзіне ўвечары, у клубе К. Маркса, старшынёю Беларускаму тав. Асцючцам адкрыт 2-гі ўсебеларускі зьезд калгасаў. На зьезд прыбыла 165 дэлегатаў.

Ва ўступным слове т. Асцючца адзначыў, што з часу 1-га ўсебеларускага зьезду калгасаў, калгасы рух на Беларусі значна ўзрос. Вялікі штуршок гэтай працы даў дырэктывы XV-га зьезду партыі. З моманту XV-га партыйнага зьезду заўважваецца вялізарны пералом у гэтай рабоце, які ў першую чаргу, выявіўся ў найвышэйшым моцным тэмпе разгортваньня калгасаў. У нас у Беларусі, асабліва ў зьвязку

з вясенняй пасейнай кампаніяй, мы маем узмацнены рост калгасаў. Побач з гэтым мы маем рад няжыцьдзёных дробных калгасаў. У рабоце калгасаў заўважваецца пероўнамернае і няправільнае размеркаваньне працы.

Наша задача—ўмацаваць і адрэвіць калгасы. Трэба зрабіць калгасы прыцягваючым пунктам для сялянства.

Зьездам абраны прэзыдыум з 19 чалавек. У склад прэзыдыуму абраны: т. т. Гантман, Прышчэпаў, Ляўкоў, Цуворскін, Міхалюшын і інш.

Зьезд ушанаваў уставаўнем па-

мяць старога бальшавіка дэлягата т. Сьцяпанавіча-Скварцова.

Зьездам абраны гонаровыя прэзыдыды на ўкладзе: т. т. Сталіна, Мелатава, Калініна, Рыкава, Варашылава, Ёнорына, Чарвякова, Васілевіча і Галадзеда.

Далей зьезд прыступіў да дэкавоў працы і заслухаў даклад загадчыка аддзелам па рабоце ў вёсцы ЦБ КП(б)Б тав. Ляўкова на тэму: «задачы саветскай улады і становішча вёскі».

Пасьля гэтага з прывітаньнямі ад імя ЦБ КП(б)Б выступіў сакратар ЦБ т. Васілевіч.

Аградапамога і калгасы

Інстытут куставых аграномаў для працы ў калгасах да дня 2-га зьезду калгасаў налічвае 28 чалавек. Гэта бязумоўна вельмі мала і інстытут у далейшым значна павялічыцца.

Па лініі земаргану таксама вылучана раённаа агранамія амаль што па ўсіх раёнах БССР. Фармальна пытаньне аб агранамічным абслугоўваньні калгасаў вырашана і гэта абслугоўваньне павінна праходзіць больш інтэнсіўна.

Нам яшчэ вельмі далёка да сапраўднага агравытворчага абслугоўваньня калгасаў. Справа ня можа быць скопчана толькі вылучэньнем аграномаў па раёнах. Трэба стварыць належны ўмовы працы раённым і куставым аграномам, трэба забяспечыць іх выстарчальным кіраваньнем з боку калгасэцкай земаргану.

Маюцца такія выпадкі, калі раённыя зямельныя органы падыходзілі да пытаньня вылучэньня аграномаў для кааперацыйнай працы чыста фармальна. На гэтую працу часта вылучалі таварышоў, якія ня маюць выстарчальнае практыкі па агульнай агранаміі, а па калгасах асабліва. Па значнай частцы раёнаў вылучалі райагранама з пакідаваньнем за ім абавязкаў райагранама.

У выніку—амаль што на 40 проц. раёнаў калгасы і сельска-гаспадарчая кааперацыя пакуль што не абслугоўваюцца.

Пытаньне аб практычным і непасрэдным кіраваньні вылучанымі аграномамі яшчэ ня вырашана. Наркамзем і Белсельсаюм спрачаюцца—каму перавагу будзе надаваць

вылучаным для працы на лініі с.-г. кааперацыі, поўнасьцю пераданым аграцельсаюзам, а па другіх асругах знаходзяцца пад непасрэдным кіраваньнем земаргану.

Абодзьве крайнасці шкодна адбіваюцца на працы агранаміі, і ў выніку нікага кіраўніцтва аграном не атрымавае.

Больш мэтаводным будзе, калі аграном, вылучаны для працы па с.-г. кааперацыі, будзе непасрэдна падпарадкаваны аграцельсаюзу. Гэтым зьнішчыцца паралелізм у кіраўніцтве, больш часта і практычна будучь ставіцца пытаньні аб кіраўніцтве. За зямельнымі органамі застаецца агульны агранамічны ўплыў і кантроль над працай агранома. Наркамзему і Белсельсаюму трэба спрачацца не аб тым, хто «верхоўны начальнік» над аграномам, а трэба занадта супольным вырашэньнем пытаньня, яе лепш і хутчэй наладзіць практычнае кіраваньне па спецыяльным пытаньням. Трэба, каб ад вылучэньня раённых аграномаў была карысьць.

Арганізацыйна пытаньне аб куставым аб'яднаньні вырашана, за намі васталося практычнае ажыццяўленьне гэтых пастаноў.

У практычным ужываньні працы куставога аб'яднаньня ёсьць шмат недахопаў. Куставыя аб'яднаньні па тэрыторыі дасягаюць 50-60 кілём. на 14 гаспадарак. У гэтай новай працы куставога аб'яднаньня аграному не дадлі належных умоў для яго работы.

Агравытворчае абслугоўваньне калгасаў, хаця і палепшылася, але ў назначнай ступені. Ня глядзячы на беднасьць калгасаў, тэрыторыю


агранама. Трэба вызваціць агранама ад збору сабе пэнсіі і сродкаў на ўтрыманьне куставога аб'яднаньня з паасобных гаспадарак. Куставы савет павінен забяспечваць пэнсіі і іншымі камунальнымі паслугамі агранама (кватэра, спэцвипратка, сродкі і г. д.). Агранама павінен заключыць пісьмовую працоўную ўмову з саветам у асобе старшыні, а ня з кожнай гаспадаркай, як гэта існуе цяпер. Гэта будзе спрыяць паліпшэньню агравытворчай працы агранама, павалічэньню яго аўтарытэту ў вачох паасобных гаспадарак.

У практычнай працы кустаагранама патрэбна дапамога з боку куставога савету як у напрамку кіраваньня, так і ўплыву на паасобных гаспадаркі.

Зьезду трэба больш выразна выявіць працы куставога савету. Гэта павінна заключацца ня толькі ў тым, што кустасавет можа зьбіраць пасаджэньні, ухваляць паставовы, а ў тым, каб ён мог свае паставовы і мерапрыемствы ажыццяўляць.

Асабліва важным пытаньнем зьяўляецца пытаньне аб рэвізіі паасобных гаспадарак. Да гэтага часу рэвізія ўскладалася на кустаагранама. Гэта часта выклікае дрэнныя адносіны да агранама з боку паасобных гаспадарак і аграма таго мае дрэнны ўплыў на непасрэдную агранамічную працу агранама. Мы лічым, што рэвізія павінна рабіцца рэвізійнай камісіяй разам з аграномам.

Галоўнае кіраўніцтва куставой і раённай агранаміі павінна ажыццяўляць тэрыторыяліныя рэвізіі



Леопаўля камуны „Сенцаль“, Мэнонак акругі, Вузьдзёнак раён.

Па Савецкай Беларусі

Падрыхтоўка да перавыбараў саветаў

Віцебск. (Наш кар.). На апошнім пасаджэньні акруговай выбарчай камісіі выдзелена рабочая тройка для кіраўніцтва ўсёй работай раённых выбарчых камісій.

Акруговая камісія зацвердзіла пільні справаздачнай камісіі і падрыхтоўчай кампаніі да перавыбараў саветаў. Выбарчая кампанія будзе засядаць кожныя два тыдні, дзе будучь заслухоўвацца справаздачы аб ходзе падрыхтоўкі да перавыбараў ня менш двух раённых камісій.

Даны ўказаньні аб тэхнічнай падрыхтоўцы—прадстаўленьні дакладных вестак і пазбаўленьні выбарчых правоў, адвясеньні выбаршчыкаў да катэгорый і г. д.

Для параўнаньня добрай і дрэннай работы вылучаюцца два сельсаветы Мажынскага і Віцебскага раёнаў. Дзейнасьць гэтых сельсаветаў будзе шырока асьветлена на старонках насцовага друку як з станоўчага, так і з адмоўнага бакоў.

Кулацкіх абаронцаў—вон з сельсаветаў

МАЗЫР. (Наш кар.). Старшыня Тварычэўскага нацыянальна-польскага сельсавету, Калінкавіцкага раёну, пры абилдаваньні сялян сельгаспадарчым падаткам павёў рашучую лінію на палігнэньне цяжару падатку для зможнай верхавіны вёскі. Будучы старшынёю сельскай падатковай камісіі, ён даваў ільготы зможным сялянам, зьмяняючы дэсціліны, дзэсціякі і нават сотні рублёў зможным.

Бедната вёскі Тварычэўска нека-

торы час маўчала, а потым напісала заяву ў РВК з просьбаю прыняць меры да спмненьня гэтага злачынства. Камісія, якая выяжджала ў вёску, устанавіла, што ўсе факты злачынства, паказаныя ў заяве, пацвердзіліся. Райвыканком на паставе гэтага рашыў сьлікаць пленум сельсавету, зьняць старшыню з працы і прыцягнуць вінаватых да судовай адназнасьці.

Наша будаўніцтва

Б. Ш.

Кастрычнікавага раёну пачалі агляд бытавых умоў жыцця моладзі дома. Ячэйкі абуткавай і швейнай фабрык рашылі адкрыць інтэр-

Адным камсамольцам карабейнікам у перасональную кааперацыйную краву з мэтай кааперацыйнай прапаганды.

на беднасць калгасаў, тэрыторыю куста треба зменшыць прыкладна да 35 кіламетраў і на больш, чым 6—8 гаспадарак.

З'езд треба даць устаноўку па вырашэнні працы кустасвету і

раённай аграрналігі павінна ажыццяўляцца шляхам склікання акруговых нарад разам з зямельнымі органамі, шляхам абмену практыкай вытворчай працы ў калгасах.

Лук'янчык.

Сялянству аказана рэальная дапамога

БАБРУЙСК. (Наш кар.) У сувязі з культурным походам камсамолу, гарадзкія ячэйкі наладжваюць масавыя выезды на вёску для практычнай культурнай працы. Нядаўна камсамольская ячэйка акруговага грамадскага адзелу з 2 садаводамі выехала ў падшэфную вёску, зрабілі абраку садоў і выкапалі 150 пуд. бульбы бядацкіх гаспадарак.

Камсамольцы месціцкі № 7 у сваёй падшэфнай вёсцы пачалі барацьбу з прусакамі. Першым выездам у вёску Уласавічы камсамольцы на прыкладзе паказалі ся-

лянам у некаторых хатах, як вёсці барацьбу з прусакамі, клопамі і тлумачылі сялянству аб карысці чыстай хаты. На заводзе «Чырвоны Харчавік» сіламі камсамольцаў адрамантавана арфа і ўжо паслана ў падшэфную вёску Каменка для грамадскага карыстання. Свой культурны поход ячэйка металістых адзначыць выездам у вёску дружыны спецыялістаў кавалёў, слесароў для рамонту сельска-гаспадарчых машын. Масавы камсамольскі поход у вёску ў барацьбе з культурнай адсталасцю ідзе пасляхова.

Прафсаюзы адстаюць

ВІЦЕБСК. (Наш кар.) Кампанія «За граматы» па Віцебшчыне прыняла даволі шырокія размахы. Наглядзецца вялікі наплыв жадаючых ліквідаваць сваю няпісьменнасць.

Некаторыя грамадзкія арганізацыі, як камсамол, асобныя школы, студэнты, настаўнікі—гораха адгукаліся на гэту справу і салвейнічаюць пасылкою правядзенню кампаніі, але рад кааперацыйных, прафсаюзных і іншых арганізацый у гэтым напрамку яшчэ нічога не зрабілі.

Шэфскія арганізацыі толькі ў Гарадзкім і Сіроцкім раёнах адкрываюць месцальны ліквідацыйныя арганізацыі. Нават сельсаветы і школы ў

большасці выпадкаў яшчэ не разгарнулі работы, як належыць. Праўда, у Віцебскага, Гарадзкоўскага і Чашніцкага раёнаў паведамляюць, што настаўнікі сумесна з вучнямі даволі гораха ўзяліся за ліквідацыю няпісьменнасці. Але аб рабоце большасці астатніх школ вестак няма.

Толькі камсамол як належыць узяўся за работу. Рад арганізацый бярэ на сябе абавязак вывучыць вялому колькасці няпісьменных—Гарадзкі раён—250 чалавек, Мяснінскі—130 і г. д.

Астатнія арганізацыі павінны рухнуцца па камсамоле.

што акруга, то і погляд. На некаторых акругах аграроны,

Скончыўся набор у АБВШ

ЗВЫШ ПАЛОВЫ ПРЫНЯТЫХ — РАБОЧЫЯ

Пачаліся заняты ў Аб'яднанай Беларускай Вайскавай Школе Набор новых курсантаў скончыўся. Трэба адзначыць вялікую цягу беларускай рабоча-сялянскай моладзі ў школу.

Падана было 950 заяў—на кожную вакансію каля 5 кандыдатаў. Пасля раду медычных і навучальных іспытаў і адбору мандатнай камісіяй прынята 232 чалавекі.

Вялікі выбар даў магчымасць выканаць дырэктывы камуністычнай партыі аб пралетарызаванні вайскавай школы.

Сярод новых курсантаў—52,1

проц. рабочых, 2 проц. дзяцей рабочых, 27,1 проц. сялян-беднякоў, 16,8 проц. сярэднякоў, 1 проц. вучняў і 1 проц. служачых. З ліку рабочых 68 проц. члены прафесійна-нальных саюзаў.

З прынятых—12 проц. членаў КП(б)Б, 11,2 проц. кандыдатаў, 57 проц. камсамольцаў і 19,8 проц. беспартыйных.

Асвета прынятых трохкі вышэй набору мінулага году. Большасць—з ніжэйшай асветай.

Шляхам псыха-тэхнічных іспытаў адабрана найбольш здольная моладзь, якая зможа справіцца з

цяжкай вучобай у школе.

77,6 проц. новых курсантаў—беларусы.

З недахопаў набору треба адзначыць слабую работу некаторых акруговых варбавачных камісій, асабліва Віцебскай, якая дала горшых кандыдатаў.

Мала ўвагі было звернута на падрыхтоўку кандыдатаў. Асабліва адзначыўся ў гэтым саюз гарбароў—ніводзін рабочы гарбарны прадыемстваў не паступіў у школу.

Невыстарчальная ўвага звернута была на падрыхтоўку кандыдатаў Чырвонае арміі.

В.

Рацыяналізацыя дыбам

Аб'яднаньне менскіх вакзалаў праведзена бюракратычна, бяз удзелу мас

Гапавацяпства і абураючае адміністраванне ДН 2—Звальненне 84 чал. бяз ведама саюзу—Затычкі з 300 вагонаў

Загад Народнага Камісарыяту Шляхоў Зносін аб аб'яднанні менскіх вузлоў МББ і Зах. чыг. быў выданы ў ліпені г. г.

Апошні тэрмін аб'яднання—1-га кастрычніка 1928 году.

Часу да падрыхтоўкі было шмат. Можна было дэтална прапрацаваць праект, абгаварыць яго на рабочых сходах і зусім падрыхтавацца да аб'яднання.

Між тым, праект аб'яднання не абгаворваўся на вытворчых нарадах і рабочых сходах. Не падрыхтаваліся да яго і таварная і пасажырская станцыі. За дзень перад аб'яднаннем адміністрацыя чыгункі ня ведала, што рабіць і спалохалася.

Правядзенне аб'яднання стракаціць радам прыкладаў габінэтнага вырашэння надзвычайна важных пытанняў.

Ніхто не прычыць супроць таго, што ўсякая рацыяналізацыя выклікае скарачэнне штату. Але пытанні скарачэння треба абгаварыць супольна з прафсаюзамі дзеля таго, каб правесці скарачэнне больш безбалюча.

Як падыйшла да гэтага адміністрацыя чыгункі?

26-га верасня начальнік 2-га аддзялення эксплуатацыі запрасіў да сябе ў вагон прадстаўніка мясцоваму і заявіў, што з 1-га кастрычніка треба па службе эксплуатацыі

Масавое звальненне не ўзгаднялася з вучпрафсажам і партыйнымі арганізацыямі.

Прадстаўнік мясцоваму заявіў, што треба скласці штатную ведамасць, выявіць лішак рабочай сілы і тэхнічна ўгрунтаваць патрэбнасць скарачэння.

Раптам 1-га кастрычніка начальнікам станцыі былі перадааны спісы звольненых.

— Зараз 11 гадзіна, праз гадзіну треба выканаць.

Начальнікі станцыі, лічачы, што спісы ўзгоднены з прафесійна-нальнымі арганізацыямі, узялі на ногі ўсю лінію. Затрашчалі тэлефоны: слухайце, такіх-то пашлеце ў кантору за разрахункам.

Рабочыя ўсхваляваліся. Пасыпаліся шматлікія скаргі. Нармальны ход работы на чыгункі адразу парушыўся.

І ў выніку, а 5 гадзіне вечару 1-га кастрычніка цягнік № 22 падарпеў крушэнне на пасту 747.

Прафсаюз узяў пратэст. І праз два дні начальнік 2-га аддзялення (ДН 2) тав. Берастаў аддаў распараджэнне начальнікам станцыі аднавіць на службе звольненых 84 чалавек.

І яшчэ рад прыкладаў «рацыянальнага» падыходу да справы аб'яднання. Хворых старыкоў—кандуктароў і стралячкіў зніма-

лі з вагонаў і здаровых пасылалі швейцарамі на станцыю. Зразумела, і гэта рабілася бяз удзелу саюзу. Членаў саюзу звалілі а прыватнай арцель грузчыкаў пераведзена была на пасажырскі вакзал.

Яшчэ 26-га верасня пачалася закупорка таварнай станцыі. У гэты дзень прастаяла 67 вагонаў, у паступны—87; з 28-га верасня па 2-га кастрычніка стварылася затычка з 300 вагонаў.


І да гэтага часу яшчэ не ліквідавалі прастой вагонаў, бо таварная станцыя МББ чыг. не падрыхтавана да ўзростага прыёму і пагрузкі тавараў.

Мы не гаворым ужо аб тым, што адлегласць паміж таварнай станцыяй і гарадам павялічыліся на 4 кіламетры, у звязку з чым падарожжа перавозка.

Былі выпадкі, калі паравозы выходзілі з дэпо і доўга стаялі на пасту ля вагонных майстэрняў, чакачы, пакуль вызваліцца ветка чыгункі. Некалькі раз устаўлялі семафоры і потым зноў знімали.

Уся рэарганізацыя рабілася неабдуманая і пасьпешная.

Требна прыцягнуць адміністрацыю чыгункі да адказнасці за абсалютна недапушчальны падыход да важнейшай справы рацыяналізацыі транспарту.



НА ЗДЫМКУ: скончаная пабудова электрастанцыі пры дрэваапрацоўчым камбінаце, у Бабруйску

Спыненне гандлю гарэлкай

ПОЛАЦАК. (Наш кар.) Праўленне ЦРК паставіла спыніць гандаль гарэлкай у крамах № 1, 5, 6 і інш. Гандаль гарэлкай часова застаецца ў магазыне № 4.

80 маладых дактароў—ветэрынараў

Віцебск. (Наш кар.) 14 кастрычніка Беларускае ветэрынарнае інстытут выпускае ўпаршчыню 80 маладых дактароў-ветэрынараў, якія будуць кінуць на работу ў вёскі.

Працу судоў—на абмеркаванне мас

БАБРУЙСК. (Наш кар.) Распачынаецца па акрузе перавыбары народных засядцаў. Сходы рабочых павінны з'явіцца крытыкай і прававой дзейнасцю судовых органаў. На больш буйных прапрыемствах на сходзе рабочых будзе пастаўлена справадача акруговага суду. Па Бабруйску перавыбары будуць закончаны 20 кастрычніка.

15 новых агнятрывалых таварыстваў

ГОМЕЛЬ. (Наш кар.) Па акрузе арганізоўваецца 15 новых агнятрывалых таварыстваў. Для агнятрывалага будаўніцтва будзе завезена 150 тысяч пудоў цэменту.

Усебеларускі з'езд рабочых будаўнікоў

Забеспячэнне будаўніцтва рабочай сілай

9-га кастрычніка на з'ездзе быў заслухан даклад Наркампрацы Беларусі аб арганізацыі будаўнічага рынку.

Дакладчык т. Мышалаў адзначыў, што арганізацыя рынку будаўнічай працы за апошнія два гады значна палепшылася. Стыйкінага масавага наплыву будаўнікоў у гарады БССР, неарганізаванага ўвогуле рабочай сілы з іншых раёнаў мы ў гэтым годзе амаль што не мелі. У 1927-28 годзе праз біржы працы паслана на будаўнічыя работы 27.212 чалавек.

У гэтым годзе была зроблена першая спроба складання агульна-рэспубліканскага і акруговых плянаў забеспячэння будаўніцтва рабочай сілай на ўвесь сезон. Па Беларусі ўдалося заключыць з будаўнічымі арганізацыямі 82 згоды, якія абхапляюць звыш 20.000 рабочых.

Работа карэспандэнцкіх пунктаў у гэтым годзе праходзіла значна лепш, чым у мінулым. Гэта відаць з таго, што пунктамі за перыяд сезону ўлічана 36.000 сезоннікаў, галоўным чынам будаўнікоў, і накіравана на работы каля 15.000 будаўнікоў. Гэта выклікала змяненне стыйкінага наплыву будаўнікоў з сельскіх мясцовасцей

Палешанамі таксама падбор рабочай сілы да пасылі на работу. Праз экспертызу прапушчана было каля 1.000 чалавек.

Мерапрыемствы па аказанні працоўнай дапамогі беспрацоўным будаўнікам пакуль шырока не разгорнуты. Па Беларусі існуюць 7 працалектываў, якія аб'ядналі 373 чал. Сярэдняя зарплата ў гэтых калектывах складае 77 руб. 70 кап., а па Менску—92 руб. 16 кап.

Рост будаўніцтва высунуў неабходнасць вялікай падрыхтоўчай новых кадраў будаўнічай рабочай сілы. У гэтым годзе Наркампрацы праведзена навучальнае беспрацоўных па метадах цэнтральнага інстытуту працы. За перыяд работы курсаў у Менску было выдучана 180 каменшчыкаў і 75 штукатураў. У 1928-29 годзе Наркампрацы намячае арганізацыю новых баз-курсаў у Віцебску і Гомелі.

Наркампрацы заключыў з Беларускае рат дагаворы на прадыемствах. Выкананне дагавораў дэлёка не здавальняючае. Так, на заводзе «Пралетары» ў Копысі прадыемствам цалы рад мерапрыемстваў на агульную суму ў 12.000 руб. Аднак жа выканана толькі азначы-

КЛЯБАНАЎ—КАРОЛЬ СЕННАГА РЫНКУ

Дзяржаўныя прадпрыемствы, вайсковыя часьці—сталыя пакупцы сена ў прыватніка-спэкулянта

Вялікія рады фурманак

120—150 сялянскіх фурманак з сенам зьяжджаюцца ў рыначныя дні на верхні рынак у Менску.

Каму-ж прадаць сьляне сваё сена?

Калі вялікае гарадское вагі заўсёды можна бачыць доўгія рады фурманак з сенам. Амаль цэлы дзень цягнецца працэдура ўважваць фурманак.

— Дзяржэчка, каму вы прадані сена?

— Як каму? Клябанаву, ён заўсёды ў нас купляе.

— А вы каму?

— Клябанаву.

— А вы?

— Клябанаву.

Клябанаву ведаюць усе сьляне. Ён пастаянна скупіць сена. Колькі-б ні было сена на рынку, Клябанаву нікому не адмаўляцца купляць.

— Вялі да мяне.

І сьляне вьязуць да яго. Яго называюць і зусім справядліва «карамлём сенага рынку». Захоць Клябанаву, кажучь сьляне, і цэны на сена падаюць на 5—10 кап., захоць і цэны застануцца ранейшымі. Спрацацца з Клябанавым нельга.

Напрыкетны склад на маленькай Пугачоўскай вуліцы

Уважаныя на вялікіх вагах фурманкі з сенам адпраўляюцца на прызначэньні:

— Вялі да мяне.

Праа Широкую вул. і кароценькую 2-ую Даўгабродскую сена пападае на Пугачоўскую, дзе ў самым тупіку

вуліцы знаходзіцца склад Клябанаву. На 20-30 фурманак зьяжджаюцца ў двор і там на чарзе сьлядоў сена ў вяліварную пуцу.

Сьлядоў і ад'жджаюць. Грошай не чакаюць. Вераць словам клябанавскага загадчыка сеным складам.

— Потым разьлічымся.

Дарэчы аб заг. складам

Трэба толькі якому-небудзь новаму чалавеку вайсці на склад і выпытацца: а хто гэта?—як спачатку гаспадар, а потым і сам заг. складам пужліва паўтараюць:

— Ён... член саюзу, атрымлівае 45 р. у месляц.

— Я—член саюзу...

Загадчык клябанавскім складам сена (які, як мы выпадкова даведаліся, атрымлівае ня 45 р., а 60 р. у месляц) вельмі стараецца дагледзіць сваёму гаспадару. Як толькі заўважыць Клябанаву, заг. складам робіць суровы выгляд і крычыць на сьляк:

— Чаго вы ўсе адразу ваехалі сюды, вьязджайце маць вашу... праганю, дальбог, праганю.

Але сьляне да гэтага ўжо прывычаліся. Нічога ня кажучы, яны моўчкі чакаюць, пакуль гаспадар пойдзе на рынак за новым сенам...

У нарыначныя дні

Рэалізацыя закупленага ў рыначныя дні сена Клябанаву робіць у нарыначныя. Тады гэхары ціхай Пугачоўскай вул. наглядваюць такі малюнак: са двара, дзе знаходзіцца склад Клябанаву, адна за другой вьязджаюць вайсковыя фурманкі, на-

гружаныя сенам. Фурманкі гэтыя палезаць розным вайсковым часьцям. З самай раніцы і да вечара не перастаюць везьці клябанавскае сена. Клябанаву внайшоў ў сабе самых выгодных купцоў: вайсковыя часьці. Яны агулам і на дошыць добрай цане забіраюць амаль усе сена на заўтра-ж пасьля закупкі Клябанавым у сьляк.

Між інным Клябанаву праводзіць і рацыяналізацыю. Каб менш было работы, ён часта павязвае сьляк з закупленым у іх сенам не да сьбе на склад, а непасрэдна ў вайсковыя часьці—гэта блізумоўна эканомней...

Трошкі лічбаў

Вельмі цікава высьветліць звароты Клябанаву з вайсковымі часьцямі. Мы запыталіся некаторымі лічбамі толькі за 1 месляц—за мінулыя месляцы, і нават гады, мы, на жаль, лічбаў ня маем, дзякуючы цэламу

раду аналітыкаў. Але і тыя лічбы, што маюцца зусім дастатковы, каб паліць навізаць, як нажываецца Клябанаву на зьдзелках з вайсковымі часьцямі.

За час з 15-га жніўня па 15 верасьня Клябанаву прадаў М-скаму канвалку 61.477 кілёграмаў сена на суму 3.402 р. 42 к., М-скаму канвалку 8.573 кгл. на суму 462 р. 94 к., М-скаму канвалку 12.800 кгл. на суму 620 р. АВВН—26.703 кгл. на 1.376 р. 24 к., М-скаму артыл. палку—на 2.400 р. Можна было-б прывесьці яшчэ немалыя лічбаў, але і гэтага, мы думаем, даволі. Мы толькі скажам, што няма піводнай часьці, дзе ня ведалі-б Клябанаву.

Устаноўленыя цэны у Клябанаву няма. Яны зьмяняюцца па яго асабістым напрызе ня толькі для розных часьцей, але і для кожнай часьці ў часоўку. Сьёньня М-скай вайсковая часьць плаціла па 5, 2 кап.

за кгл. сена, а заўтра тая-ж часьць плаціць за тое-ж самае сена па 5,7 кап. за кгл.

— Як хочаце,—заліце Клябанаву, —можнае ня браць?

Але чаму-ж вайсковыя часьці не купляюць сена непасрэдна ў сьляк, а прымушаны навяртацца да Клябанаву?

Нам прыдзецца зьвернуцца да кірмаш і прасачыць за дзейным гэтага «караля сенага рынку», якому ўдалося аўладаць поўнасьцю ўсім прывозам сена. Клябанаву вьдзе канкурэцыю з камандзірамі гаспадарчых разьдзелаў, якія купляюць сена для сваіх вайсковых часьцей.

Зраумела, тут часткова праўляецца і падбайнасьць камандзіраў, але так ці інакш пераважна частка прывознага сена пападае на склад да Клябанаву і вайсковым часьцям прыходзіцца зьвертацца да яго. Клябанаву плаціць сьлянам па 55-70

кап. за пуд сена, а сам прадае яго па 75-90 кап. і такім чынам нажываецца.

Аб зваротах Клябанаву і гаршавым адзеле

Але гэтага мала. «Дзейнасьць» на рынку не здавальняе «караля сена». Ён прывозіць сена яшчэ на чыгуны з а станцыі Меню, Ліпкі, Драждоўкі і інш. Ён заваяваў сабе ролю пасярэдняка ня толькі ў вайсковых часьцях, але і ў цэлым радзе прадпрыемстваў Менску. Там, гуче «Пралетары» ён прадаў сена на 2.500 р., Шклатрэсту—на 438 руб., 2-ой сав. больніцы—на 494 р., заводу «Дрэвапрацоўшчыні»—на 28 р. Усяго, па прадстаўленьні у гаршавы адзел вестках Клябанаву за апошні час прадаў афіцыйным арганізацыям па чыгуны—на 4.224 р.

У гаршовага адзела існавала прадстаўленьне аб Клябанаву, як аб звычайным гандляры. І ня дзіва: аб вьдзелках Клябанаву з вайсковымі часьцямі гаршавы адзел ня ведаў дзякуючы таму, што вайсковыя часьці, ня гледзячы на існуючае палажэньне аб тым, што яны абавязаны прадстаўляць весткі ў гаршавы адзел аб колькасьці купляемых у прыватнікаў тавараў, іх не прадстаўляюць.

Гаршавы адзел да гэтага часу абкладаў Клябанаву падаткамі вельмі асьвяржана: у 1925-26 годзе падаць на ўраўнавальны зборны раўняўся ў Клябанаву 76 р., у 1926-27 годзе—156 р., у 1927-28—888 р. Падатковы падатак Клябанаву быў абкладзены ў 1925-26 годзе—на 89

руб., у 1926-27 г.—188 руб., у 1927-28 г.—483 р. Між тым гэты абкладчыны куём не аднаўдаюць вялікім зваротам Клябанаву.

Што нажучь сьляне

Сьляне Клябанаву непавідаць, гавораць аб ім, як аб жуліку і ашукальніку.

— Клябанаву ды ён-жа нас заўсёды абважвае, ашуквае.

— Прымаеш 22 пуды сена, у Клябанаву чамусьці выходзіць 20 пудоў,—можна раз за 1-2 пуды не даплаціць.

— Клябанаву дробных грошай ніколі ня плаціць. Калі табе 70-80 кап. нажываць—не аддаць.

— І коны вьзначна зьніжае, спекулянт, вьдома

Чатыры пытаньні

Мы хотам задаць чатыры пытаньні:

1. Ці ведалі кіраўнікі вайсковых часьцей, што сена купляецца не ў сьляк, а ў буйнога спекулянта, і калі ведалі, дык што суцроць гэтага ўжылі?

2. Што ўжывае фінансавы супроць парушэньня вайсковымі часьцямі палажэньня аб прадстаўленьні вестак, аб якіх мы казалі вышэй?

3. Чаму кіраўнікі гуты «Пралетары», Шклатрэсту, зав. «Дрэвапрацоўшчыні» і інш. купляюць сена іменна ў прыватніка Клябанаву, а ня ў іншым месцы?

4. Чаму нашы кааперацыйныя і гандлёвыя арганізацыі не вьдучь вагатуўкі і не вьбясьпечваюць сенам абкладчыных спажывцоў?

МЕНСК

Прывітальная тэлеграма тав. Томскаму

ЦСПСВ паслала т. Томскаму прывітальную тэлеграму, у якой адзначае буйны рост і ўзмацненьне прафсаюзу за 10 год піводнай прыч. т. Томскага ў месляцы старшынні Усе ЦСПС.

На 7 мільёнаў рублёў гатовае вяртаць

Наркамандле сыгначыў для БССР гатовае вяртаць на 1928-29 год на суму 10.000.000 рублёў. Гэтая патрэба будзе задаволеная мясцовымі шэрымі арганізацыямі БССР, як Белар.-прамсаюз, ВІКА і інш. на суму 2 мільёны рублёў. Белар.-прамсаюз запрапанавана заключыць дагаворы для дастаўкі вяртаткі на суму ў 7 мільёнаў рублёў з правам навельчэньня гэтай сумы на 10 проц.

Буйныя зьдзелкі Лесбелу на замежным рынку

Сьлёта ў мэтах павышэньня эканарту Лесбелу зварочвае уважлівую увагу на разьвіцьцё экспарту другарадных вьдэў лесаматар'ялаў: біндэрнай лэбні (для бочак), фрызу (пліткі для варнэту), брускоў і інш. Гэтымі дэямі ўпрышыно запрадана на чэх-славацкім рынку 50 вагонаў фрызу. Залачваюцца вьрагаворы на продаж у Нямеччыну 125 вагонаў біндэрнай лэбні. Такаса пачаўся вьрагаворы аб продажы за мяжу лесаматар'ялаў загалюні 1928-29 году на суму звыш 4 млн. руб. Прадана ўжо ў Нямеччыну звыш 4.000 куба-мэтраў лесаматар'ялаў. Акрамя гэтага, з нямецкімі фірмамі заключан дагавор на продаж фанэры на суму наля 500.000 руб.

Шахматна-шашачны зьезд на заводзях

Вышэйшым сьвет фінаньтэры на-отачаўшы вьравацьці работу шахматна-шашачнага зьезду на буйным заводзях «Энергія», «Бальшавік» і г. д.

За дзень

— КУРСЫ ДЛЯ САМАТУЖНІКАЎ. У Менску адкрыліся курсы для саматужнікаў—на 100 чал. Мэта курсу—даць саматужнікам агульнадукацыйныя і тэхнічныя веды.

— ПЭРАРОСТКАЎ ДЗІЦЯЧЫХ ДАМОЎ—НА ПРАДПРЫЕМСТВЕ. За апошні месляц арганізацыя народнае асьветы накіраваны на работу ў прадпрыемстве і ўстаноў 183 пераросткі дзіцячых дамоў. Пераросткам вьдана вьвратка, абутак, а таксама на 90 руб.

— ДА ЮВІЛЕЮ Ц. ГАРТНАГА. Тэатральны калектыў «Наш Тэатр» рыхтуе да 20-гадовага юбілею літаратурнай дзейнасьці Ц. Гартнага п'есу юбіляра «На стыху». Літаратурнае аб'яўненьне «Пошмы» вьдае да юбілею зборнік з абранымі творамі Ц. Гартнага, а таксама крытычным матэрыялам аб яго творчасьці.

— 750 ЗАЯЎ НА 250 МЕСЦ. Скончыўся прыём заяў на 9-меслячыя курсы па падрыхтоўцы на рабфрані і ў ВПУ. На 250 месца падапа 750 заяў, з якіх 600 ад рабфрані моладзі фабрык і заводоў. Учора пачала працаваць камісія па адбору слухачоў. Заяўкі пачынуць 15-га кастрычніка.

Здарэньні

— САМАГУВЕСТВА. Рабочы на публічэе ўнівэрсытэцкім зарадка. Я. Вішнёў, 33 год, атрымаўшы нашатрыным сьціртаж. Вьпісчы дастаўлены ў першую болыню. Прычына саматуства—элементарны няўраваўнэньне.

— Напад хулігануў. Гэтымі дэямі ў нас павядамілася аб нападзе на Гандлёвай вул. у Аўгэштата і Хавіна абліганым на 525 руб. Вьсьвятляецца, што гэты абліганым накраў электрамьдэр Сарокін, які рабіў у кватэры пацярпелых рамонь. Учора б сваёй Сарокіна ў воньсту за тое, што Хавін вьдэмаў аб нападзе ў Крымзальцы Вьшчы вазалі на вуліцы на Хавіна і навазілі яму адрэжыць вабці. Хуліганам прымагваецца да адвакатаў.

Выгавар за непрадстаўленьне вестак аб ходзе загатоўак

Менскае аддзельнае Белар.-прамсаюзу абвясчыла выгавар старшынні праўленьняў Зембінскага, Бягомльскага, Мьсціскага і інш. спажывецкіх т-ваў за невалячасовае прадстаўленьне дзельніцтваў аб ходзе загатоўак. Старшынні праўленьняў Чэрвенскага, Халопеніцкага і інш. спажыв. т-ваў настаялі на від.

Старшынні праўленьняў—Падонкаўскага (Лавойскага раёну) і Равацкага спажыв. т-ва (Чэрвенскага раёну) адданы пад суд.

Усім старшынні праўленьняў зроблена папярэдажэньне аб неабходнасьці свалчэсва прадстаўляць дзельніцтэўні аб ходзе загатоўак.

Паездка спецыялістаў на вёску

Учора ў акупі і раёны Белар.-прамсаюзу спецыялісты Наркамзему, акупі і цэнтральнага камітэту ўзаамапамогі для вьравадзеньня «Дня ўраджэўня» на месляц.

Як назваць такіх адносін?

Мы ўжо паведамілі аб трагічнай сьмерці д-ра Л. Ф. Гладкай.

Прыяжэлі нябожчыка, ле сувапоўнікі на рабонае хадзэі палажыць цела п-мёршай у клубе 1-а савецкай больніцы, але адміністрацыя і месляком забаранілі гэта і наставілі цела ў болычнай разьдзавальні.

Матывы: «Гладкая ня член саюзу мьдсапрамьдэ».

Гэты ўчынак болычнай адміністрацыі вьклікаў абурэньне з боку Усяго ўнівэрсытэцкага калектыву.

Як назваць адносін адміністрацыі і мясціком болычым да свайго памёршага таварыша?

Бібліяграфія

Праграма і мэтадычны дапаможнік для настаўнікаў лікпункту. Навукова-мэтадалёгічны камітэт. Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва 1928 год.

Гэтая кніжачка, маючы ўсяго 40 старонак, для праграмы адвадзіць 6 в палозай старонак, а рэшта складае мэтадычны дапаможнік, прычым у праграму ўключаны і «Асноўныя палажэньні аб лікпункце».

Мэтадычная частка кніжкі распрацоўвае пытаньні, вьвязаныя з навучаньнем чытаньня, пісьму, элемэнтарных ведаў у галіне матэматыкі і геаграфіі.

Калі лічыць, што гэтая частка зьяўляецца дадаткам, як-бы тлумачальна-практычнай часткай праграмы, тады бязумоўна распрацавана яна добра, стала і абхалнае ўсё кола пытаньняў, з якімі так ці інакш вьвязаны лікпункт у сваёй штодзённай працы. Калі-ж лічыць гэты дадатак «мэтадычным дапаможнікам», дык тут шмат чаго не ханае.

Чаму-б укладальнікам праграмы ня даць яшчэ некалькі прыкладных распрацовак па мэтах. Нават даная «прыкладная распрацоўка» не абхалнае ўсіх прадметаў, вьзначаных праграмай. Варта было-б увязваць з тэмай «Чырвоная армія» і геаграфію, што даволі лёгка вьрабіць, даўшы сьціслы агляд франтоў, дзе яна змагалася. Надзвычайна каштоўнае.

Тыя-ж няважныя памыжкі ў перакладзе, як напрыклад «неабходна» (стар. 17) замест «рэчы» зьяўляюцца няважнымі тэмамі і ня

настаўнік, і вучні, якія заўсёды вьнімаюць у пачатку гэтай працы.

У дапаможніку раіцца, што «на працягу ўсяго часу навучаньня чытаньня неабходна (?) кіравацца наступным: чытаньне павінна быць заўсёды сьвядомым, вьразным і правільным» (стар. 17) — вельмі добра рада, але было-б лепш, каб замест гэтай рады, або побач з ёю было высьветлена, як гэтага дасягнуць, якімі спосабамі і сродкамі.

Гэта, бязумоўна, прынесла-б пэўную карысьць тым маладым працэўнікам, якія, з прычыны недахвату настаўнікаў, бяруцца і праводзяць працу на лікпункце. Але даданы ў канцы кніжкі сьпіс мэтадычных дапамог заўважна гэтэ недахват.

Усё-ж Мэтадалёгічнаму Камітэту пры Наркамасьветы варта было-б вьдучь «Мэтадычны дапаможнік з праграмай», распрацаваўшы болыш шырока матэрыял, па якім вьдзе працу лікпункт.

Наогул-жа кніга вельмі карысная і каштоўная. Яна вькладае правільны асновы для настаўкі працы на лікпункце, дык вьшла яна ня раз у той час, калі яна так патрэбна.

Тыя-ж няважныя памыжкі ў перакладзе, як напрыклад «неабходна» (стар. 17) замест «рэчы» зьяўляюцца няважнымі тэмамі і ня

СУД

Перагляд справы Лявоньцэва і Хаперскага Амністыя выключана з прыгавару

3-га кастрычніка вайсковы трыбунал М-га коннага корпусу ў другі раз разглядзёў справу Лявоньцэва, Хаперскага і Айзэнштата.

Як вьдома, наводле прыгавару трыбуналу да іх была ўжыта амністыя і тэрмін пакараньня зьменшан на палову.

Мяжкі прыгавар да злосьных растратчыкаў—былых афіцэраў і спекулянтаў вьклікаў пратэст савецкай грамадзясьці. Газэта «Зьвязда» патрабавала вьрагледу справы. Вайсковая пракуратура, на падставе пратэсту грамадзясьці,

абскардзіла прыгавар у вайсковую калегію Вярхоўнага Суду СССР.

Вайсковы трыбунал на новым паслджэньні настанавіў скасаваць няправільна ўжытую да злосьных растратчыкаў амністыю.

Такім чынам у адносінх злучынаў накінута наступнае мера сацыяльнай абароны: Лявоньцэва і Хаперскага—на 5 год зьнявольненьня з суровай ізаляцыяй, Айзэнштата на 2 гады і 6 месляцаў зьнявольненьня з суровай ізаляцыяй.

Зайздросны паляўнічы

Жалюцічы Трусовіч (жур. Курган, Дзятрашынска-Гарадзенава савецкаму) осядаў, што ў тым месцы, дзе ён займэцца паляўніцтвам, часта прытоўныя буйныя палюўнічы Савоньдзі, лікшчы афэдыны ўважваць забіваць і-сой.

На судзе Трусовіч справаўшы упэўніць, што зьбіўшы стрэльбу ён пунуў у забітыя. Але паказаньні вьдэлілі ўстаноўленыя, што стрэльба павыла не праз куплю, а палачым забіваць.

У Савоньдзічэ вьзначалася месца і з дэталі, якія прадлілі да забойцы Трусовіча іна.

Труссевича, який у своїй творчості, де він займається пейзажем, часта притомність друці пейзажиста Савендовича, якому надано звання лауреата літератури.

Труссевича, який у своїй творчості, де він займається пейзажем, часта притомність друці пейзажиста Савендовича, якому надано звання лауреата літератури.

У Савендовича з'явилася жінка і з дітьми, які правлять да зброєю Труссевича їм.

Жінка впродовж суду приєдналася Труссевича да з дітьми публікувала свої з парамонієм у праці на три томи. Атрача таво суду прибувдіу на кар'єрне жонні зобітати на 15 руб. у меслі, да побулаліца ділці Труссевича їм.

Ч прэзыдыуме ВСНГБ

Ліквідацыя спецыялістаў зя гурніцу

Прэзыдыум ВСНГБ звядзіўся з іранімонію Леболоў аб пасылкі ва гурніцу Іжмюжа Бюмберга для аналізацыі в апрацоўцы матэрыялу выдзілці фаноры з дубу, з воньні вытворчыі працэсы ў дракарэацыйнай прамісласьці і г. д.

Іжмюжэ ВСНГБ т. Робінаў камандырувана ў Ілмеччыну для высвятленьня раду вытаньня, вядзавых з набудоной у Беларусі фабрыкі стучага заліза.

Мілья руб. на зягоўку будівлічых мотор'ялаў

ВСНГБ прыняў рад мер да забесьпячэньня Беларустраво сродкамі да набыць будівлічых матэрыялаў на сэзон 1928-29 году. Для гэтай мэты было выдана аванс на суму каля мільяру руб.

Назначэньне кіраўнікі Швэй-трэсту

Кіраўніком заводу арганізаванага Беларускага трэсту швейнай прамісласьці назначан т. Баекі, былы дырэктар Вітэво. Часова да аднування камітэты ў Менску—трэст працуе ў Віцебску.

ВСНГБ—пайшчыні „Домстрою“

Прэзыдыум ВСНГБ прыняў метагэдныя уступленьне пайшчынам у акцыянернае таварства „Домстрой“, якое пачынае набудова новага шватнапярковага дому. Цай ВСНГБ вызначаны ў разьмеры 150.000 руб. Прадстаўнікі ВСНГБ у „Домстроі“ даручэнка заключыць дагавор на прадастаўленьне ў лавы доме наліжальніку для ВСНГБ і трэстаў.

Вышэйшы савет фізкультуры на-стачаніу перавесці рабату накіратна-шматчага зьваду на будыні заводу „Энергія“, „Бальмавік“ і г. д.

ТЭАТР

„Пінская мадонна“

5-га кастрычніка адбыўся спектакль БелДэарж. Вандруўнага тэатру. Пастаўлена была камедія Галубка „Пінская мадонна“.

Лўтар назваў п'есу наиздым, але больш п. авільна будзе назваць яе фарсам.

Пан Абуховіч з ксяндзом далі народу „суд“, павесіўшы пры дапамозе забуды-манашка ў месце на савончы абразок мадонны. Широкай рэччэй пацяклі ахвары. Частка грошай ідзе на пабудову несьцелу, прыліпаючы да рук „святых айца“, частка на іншыя „святых справы“, адной з якіх зьяўляецца ўтрыманьне Абуховічам „жывое мадонны“—Дыяны.

Дыяна з аднолькавым вшчотнасьцю абыходзіла з усімі, хто можа заплаціць гатоўнае за пшчотнасьць. Тут і Абуховіч, і „святых айца“, і маладзелькі з малаком на губах сын Абуховіча, і разбэгаўшы на паломніцтве Хацкель. Усе яны з адной і тэй-жы мтай спатнаюцца ў панці Дыяны ў фінале п'есы (Хацкель і ксьндз пад ложам).

На гледзачы на мастацкую распрацоўку дыялёгаў, п'еса робіць уражаньне нечага няспончанага, вяртыманана. Разьвіцьцё інтрыгі ідзе вельмі прымітыўна, яна разьвізкі.

Мастак Шары, на гледзачы на разьміры аб яго палітычній ненадзейнасьці, падаем так слаба, што мінімальна зьяўляецца думка аб тым, што і без яго вельмі п'еса вічюга ня страціла б. Незразумелым зьяўляецца і перарадзіньне манашка. Няўжо палітычнае высьліла, да якога ён, п'еўа, прызвычаўся, ракам зрабіла яго сучасным „рэвалюцыянерам з манашкаў“? Гэта фігура падава чыста агітацыйна. Ненаторыя тыпы распракованы зьвальняючы: гаспадыня кватэрн Дыяны, Хацкель, ксьндз, Дыяна, сын Абуховіча.

Што тычыцца выкананьня роляў, дык тут справа ірыту горай. З шврыткі выканаўцаў трэба адзначыць Лідзкую (Дыяна), Зьгіроўскага (сын Абуховіча). Здавальняючы быў Вандэрэніа (Хацкель). Рэшта выканавуў або зусім ня справілася з ролямі (стражніні, сяляне), або выконвалі вельмі слаба (Абуховіч, ксьндз).

Да прыезду маскоўскага мастацкага вакальнага квартэту ў Менск

У бліжэйшым ліні вярочасна з Амэрыкі і Заходняй Эўропы маскоўскі істаціі вакальнае квартэту б. студыі маскоўскага мастацкага акадэмічнага тэатру ў складзе: Зьвігунова, Папова (2 тавары), Фэдарова, Ігнацьева (2 баомы), якія ў Менску дадуць адзіны канцэрт.

У праграму канцэрту квартэту ММАТ уваходзяць: мастацкая песьня, народная песьня ў апрацоўцы розных аўтараў, песьня адлітчынай турні і сьпілкі і, вяржэ, сучасная народная рэвалюцыяная песьня, якая варадавана з вядзімі вельмі справы.

Паведзька БДВТ у Ленінград

6—7 кастрычніка Беларускі Дэарж. Вандруўны тэатр над кіраўніцтвам тав. Галубка выжджаў у м. Заслаў'е, дэадаў дзьве вьстаюўкі для дэлегатаў раённай асаўніцкай канфэрэнцыі. 70 проц

мяслому большымі да сваёй асаўніцкай таварына?

М. Г.

Попыт на працу

Учора на сэкмы чорнарабочых настан на працу 14 жанчыні і мужчыні. Сьвілья патрабуецца—3 чорнарабочых, 1 стаяні і куларка.

Паведамленьні

— Адавал работнік РК КП(б)Б паведамляе, што ў суботу 13-га кастрычніка г. г. а 7 гадз. увечары, у клубе Карла Маркса адбудзецца ўрачыства насіджэньне, прысьвочанае выпуску і пачатку працы дэлегатскага сходу сучасна в партыйнымі, прафэсійнымі, савацімі і камсамольскімі арганізацыямі.

Пасьля ўрачыства насіджэньня адбудзецца культурная частка.

Франтоў, дзе яна змагалася. Дадзвычайна кантоўнай у дапаможніку зьяўляецца рада для настаўнікаў пры навучаньні пісьму ўжываць рукапісную аэбуку.

Радые-перадача

Пятніца, 12 кастрычніка

7-00—7-25—Зьбірайце старое жалеза?, 7-25—8-15—Беларуская радыегазета з яўр. аддзелам, 8-15—8-40—Гутарка „Хамізацыя краіны“. Праф. Прылежась. 8-40—9-05—Лекцыя з гісторыка-рэвалюцыянага цыкля Сэрбэнта, 9-05—11-00—Мастацкая перадача.

Попыт на працу

Учора на сэкмы чорнарабочых настан на працу 14 жанчыні і мужчыні. Сьвілья патрабуецца—3 чорнарабочых, 1 стаяні і куларка.

Паведамленьні

— Адавал работнік РК КП(б)Б паведамляе, што ў суботу 13-га кастрычніка г. г. а 7 гадз. увечары, у клубе Карла Маркса адбудзецца ўрачыства насіджэньне, прысьвочанае выпуску і пачатку працы дэлегатскага сходу сучасна в партыйнымі, прафэсійнымі, савацімі і камсамольскімі арганізацыямі.

Пасьля ўрачыства насіджэньня адбудзецца культурная частка.

вьяліваюць партысцкі кнігі.

Стары і новы дэлегаты ўваходзяць на сваіх дэлегатска білетках. Госьці па білетках атрыманых, у сваіх ачэйках.

— У пятніцу 12-Х а 7 г. увеч., у палітбюро АК МОНР'у адбудзецца пасіджэньне прэзыдыуму АК.

З прычыны важкасьці вытаньня аўка ўсіх членаў прэзыдыуму і членаў АК, вьнаходззячыся ў Менску, абавязкова Запрашэцца актыв г. Менску.

Роўна а 6 г. увеч. адбудзецца пасіджэньне фракцыі АК МОНР'у. Просьба зьявіцца к гарміну.

— Менская акруговая пракуратура выклікае гр-на Патроўскага, які абс. па 95 арт. К. К., зьявіцца па наступным адрэсе: Менск, Савецкая, 68 (акруговая пракуратура).

— У чацьвер, 11 кастрычніка, роўна а 7 гадз. увечары ў Доме Асьветы адбудзецца сход жанчыні-тэхніраўніц—саброў сяюю працэсавы.

Цэнтр. партклуб імя Карла Маркса

На 11 кастрычніка вьсклікаюцца 1, 2, 3 і 4 групы дружным парадку для перарэгістрацыі ад 6 да 9 гадзіны увечары.

Адказы рэдактар Я. АСЬМОЎ

С. Е. Н. Б. Н. Я. УТЭАТРЫ, КІНО

ЦЫРК **НОВАЯ ПРАГРАМА!!!**

СЭНЬНЯ, 11 кастрычніка

Апошнія гастролі зўрапэйск. атракцыёна артыстага **КІО** з яго 10-ю ілюзіяністага асыстэнтамі.

Новыя нумары!!! Новыя экспэрымэнты!!!

К. Дабычына **СХВАТКА** з мядзьведзем

БЭРНАНІС—музыкальныя энэцятрыкі ў новым выкананьні і шмат інш. №№

Парадны выхад усіх прыбыўшых бардоў роўна а 11 гадзіне увечары.

ФРАНЦУСКАЯ БАРБА.—Боруцца 3 пары.

Каса адчынена ад 11—3 і ад 5—9 г. | Пач. роўна а 8 в пах. гадз. увеч.

КІНО-ТЭАТР **ЛІЛІПУТАЎ** „Мадэрыі камэдынт“

„Культура“ **СЫМФОНІЯ ВЯЛІКАГА ГОРАДУ**

Вялікі роупэстаімі НАНЦЭРТ Нэ акраме зьяўляючы алямікі фільм

1 1 1 0 **ФРАНЦУСКАЯ ЛЯЛКА**—драма ў 7 частках

„Чырвоная зорка“ **Зьшы праграмы КАНЦЭРТНАЕ АДЗЬЯЛЕНЬНЕ**

Пачаты 1-га сэзону роўна а 7 гадз.

КІНО **КІНО ЗАЧЫНЕНА ДЛЯ РАМОНТУ**

„ПРАПЕТАРЬ“ **ДЗІЦЯЧАЕ КІНО**

Ад аўторна, 16 кастрычніка адчыняецца спецыяльнае

КІНО **ДРУГОЕ ЖЫЦЦЬ**—у 8 частках

„Ітэрпэцыя ол“ **Каса адчынена ад 5 гадзіні.**

Зьшы праграмы гастролі **ЧДАВЕК МАШЫНА**

Кіно-спэктакл **КІНО-РАМАН**

„ЛОВАКАЧІ“ **у 7 част.**

Гарадзкая станцыя Менскага вузла МББ чыг. даводзіць да ведама ўсіх арганізацыі і грамадзян, што ад 8-га кастрычніка

ВЫТВАРЭНЬНЕ ТАВАРНЫХ АПЭРАЦЫЙ ПЭРАНЕСЕНА

ў памяшканьне былое таварнае канторы Зах. чыг. па Нова-Маскоўскай вул., ля чыгуначнага маста, тэл. 4-77.

Прыём да адпраўкі, выгрузка і выдача грузаў будзе вытварацца на тавэрным дворэ б. Менск, Зах. чыг.

Пасажырскія апэрацыі (продаж білетаў, прыём багажу і пас. хуткасьці) вытвараюцца бяз зьмен у памяшканьні па Рэвалюцыянай вул. № 3. ГАРАДЗКАЯ СТАНЦЫЯ.

Гарадзкая станцыя Менскага вузла МББ чыг. даводзіць да ведама ўсіх арганізацыі і грамадзян, што павочачная арцель „УПАКОГРУЗ“

НІЯКІХ АДНОСІН ДА ГАРАДЗКОЙ СТАНЦЫНІ ЯЊ МАЕ,

і апэрацыі па пакаваньні тавараў гарадзкая станцыя вытварае самастойна.

ГАРАДЗКАЯ СТАНЦЫЯ.

СЕКАРОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ

ВЫТЯЖКА з СЕРЫННЫХ ЖАЛЕЗ

ЭНТИГОЛОБИНА по способу профессора ДА БЮХМЕРА

ЛЕЧЕБ. УЧР. И ВРАЧАМ для испытания „СРАТИ“

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ на месте высылается по данному адресу не менее 4 экземпляров для получения 25% ЗАДАТКА

ПЕРЕСЫЛКА в УПАКОВКЕ ЗА НАШ СЧЕТ

ЛАБОРАТОРИЯ КОМПЕРИМЕНТА МОСКВА

„ПЛЕНУСОСНА“

ОТД. 10

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакумэнтны лічыць неспаўднымі:

Калібрац. кніжка Ульянава Д. І., выд. МЦРК. 103

Калібрац. кніжка Улашчыка К. Г., выд. МЦРК. 104

Пасьведчаньне Туроўскай С. М., выд. Менакрасбазам. 105

Партблет № 0815296 Надзежына М. І., выд. Менакрасбазам КП(б)Б. 106

Калібрац. кніжка Наліўка Е. І., выд. МЦРК. 107

Пасьведч. № 53 Рагачоўскай У. Я., выд. б. Сем. Гарада. с-с. 108

Пасьведч. Рубенчык Х. І., выд. Менакрасбазам. 109

Калібрац. кніжка МЦРК, докавал кніж ка Менакрасбазам Ялона І. Г. 110-111

Ценні білет № 19614 Давілава М. выд. саюзам чыгуначнікаў. 112

Калібрац. кніжка Каралева Х. Л., выд. МЦРК. 113

Калібрац. кніжка Будзько М. Г., выд. МЦРК. 114.

Калібрац. кніжка Сьвірдонава М. А. выд. МЦРК. 115

Пашпарт Фрыдланда Р. А., выд. Сьмалевіцкі. РВК. 116